

Крыўіцкае (Вялікалітоўскае)  
Навуковае Таварыства  
Пранціша Скарыны

The Francis Skoryna Kryvian (Greatlitvanian,  
Biarus) Society of Arts and Sciences  
in the U. S., Inc.

ПРОФ. ДР. Я. СТАНКЕВІЧ

*З УКРАИНСКИХ ДАЧЫНЕНЬНЯЎ ДА ВЯЛІКАЛІТВЫ-БЕЛАРУСІ*  
*UKRAINIAN RELATIONS TOWARD GREATLITVA-BIELARUS*

New York 1970

Проф.Др. Ян Станкевіч

### З УКРАЇНСКІХ ДАЧЫНЕНЬНЯЎ ДА ВЯЛІКАЛІТВЫ-БЕЛАРУСІ

Цяпер, калі Расія ўсімі сяродкамі русыфікуе і на'т фізычна нішча наш народ, ё справаю вялікае вагі, як ставяцца да нас іншыя суседзі нашыя. Вось, Украіна. На ўсіх наших адпрахах, як угодкі і інш., заступнікі Украінцаў пэўняць нас у сваім вялікім да нас прызыньстве. Паглядзім, як ё запрауды.

Калі трайціны нашае Бацькаўшчыны забрала сабе беспасярэдне Масква, у тым ліку балшышню Севершчыны. Другая часць Севершчыны прылучана да радзкае Украіны, у тым ліку этнографна чистыя паветы вялікалітоўскія(беларускія)-Горадненскі з Любечам, Чарнегаўскі(да Дзясны) і прынамся ладная часць павету Ноўгарад-Северскага. Як сказана я, Масква ўсімі спосабамі сілком русыфікуе. Мы былі удзяльныя Украінцам, каліб у забранай імі часці былі дазволены вялікалітоўская школы і культурна-асветная дзеяльнасць вялікалітоўская наагул. Ані, адымі, гэтага няма. Як Расійцы русыфікуюць, так Украінцы ўкраінізуюць. Аўруччына, прасцяг сумежны з Дняпром (на захад ад яго) ад граніцы з радзкаю рэспублікаю Беларускаю да ракі Цяцеры, калыбка старавечных Дзярвян, таксама захавала яшчэ свой этнографічны від, дармашто з ладнымі ўплывамі мовы ўкраінскае. Прыйлучаны да радзкае Украіны й іншыя землі вялікалітоўскія. Прыпомнім, што у 1918 г., падле міру ў Верасцю зь Немцамі, да Украіны было прылучана Палесьсе зь Верасцям, Пінскам, Туравам, Мозырам, Гомлем, паўднёвой часцю Случчыны, і на гэтым прасцязе Украінцы сілком заводзілі ўкраінскія школы. Гэтаж паўтарылася 1941 г. Пэўнеч ня Немцам залежыла праводзіць такую граніцу. Імпэралізме, адымі, ніколі ня до. Каб гэта паказаць, на мапах украінскіх,-на адных балей, на другіх меней,-і іншыя I-часці Севершчыны хвалішыся пазначаюць як этнографна ўкраінскія. Рэдактары Энцыклопедыі украінаведы, В.Кубіёвіч а З.Кузеля, як прыкрываючыся хвалішаваньням этнографы, кажуць: "Усяе паўночнае Чарнегаўшчыні... мова беларуская." Але дарма! Яны адлі пішуць: "Прыналежнасць гэтага прасцягту (эн. таго, катарага мова беларуская Я.С.) мы канчальна не развязауем і праводзім дзівье граніцы: адну граніцу без чатырох паветаў (паветы гэткія: Навазыбкаўскі, Старадубскі, Сураскі а Імглінскі Я.С.), якой ё цяперашняя граніца радзкае Украіны, а другую, што абы́мае съпяречныя прасцягі аж па Імглін на поўночы." Справа ня ў тым, што гэта прасцяг калі трынанадцатых тысячаў квадратных кілёмэтраў, а ў тым, што хочаў чужое забраць, калі будзе блага ляжаць. Яны падаюць два аргументы дзеля гэтага забраньня. Першым ізь іх ё, што "З украінствам гэтае жыхарства зьязвуе калішняя прыналежнасць да казацкае Гатманшчыны". Гэта аргумент несправядлівы, разбойніцка-грабаньніцкі, і яго ня можна тарнаваць. Тарнуючы яго; мінаваныя два прагавітнікі на чужое мусілі б прызнаць права Вялікалітоў-Беларусі да ўсяе ўсходняе Украіны, бо яна ад палаўцы XIV ст. да 1569 г. належыла да Вялікага Князства Літоўскага, незалежнага гаспадарства вялікалітоўскага, належыла ў часе ўдвая большым, чымся вялікалітоўская Севершчына да казацкае Гатманшчыны; ды яна была захоплена збройна сілою, як Чарнегаўшчына, а вызвалена ад Татар, дана было там Украінцам ня толькі вольна жыць, але й магчымасць пашырацца аж да Чорнага Мора.

Другім аргументам ё, што менаваныя чатыры паветы належылі "пасьль да ўкраінскае Чарнегаўскае губэрні".<sup>2</sup> Прасцяцяг б.Чарнегаўскае губэрні ё вялікалітоўскі- этнічна, бо займаюць яго патомкі вялікалітоўскага плямені Севяран, і этнографна -моўна, бо да ракі Дзясны там звычайная мова вялікалітоўская, а на паўдня ад Дзясны - тая ж мова вялікалітоўская, падпалая пад упльў прышлых Украінцаў.

А нядайна проф. Васіль Чапленка(Чапленко) высунуў прэтэнсу да Берасцьцейшчыны а Піншчыны (гл. арт."Сінявская сястра Украіны" ремствуе ў Но.58 з 1969 г. газ."Свобода"). Абедзіве гэтыя землі як ё чымсь апрычоным. Яны складаюць часць паводнёвое зямлі вялікалітоўскае. А з глянцаў даялектнага належаць у сваёй часці да тae часці паводнёвога (званага так-сама паводнёва-заходнім) нарэчча вялікалітоўскага, што падпала пад упльў мовы украінскіх.

Прасцяцяг часці паводнёвога нарэчча вялікалітоўскага, падпала пад упльў украінскі, украінскія мававеды завуць прасцяцягам "паўночная-украінскага нарэчча". Яны гэтак азначаюць граніцы яго: "Паводнёвую граніцу гэтых гавор можна азначыць умоўнай лініяй Валадзімер Валынскі - на паўдня ад Луцка-Задубуноў-Мытомер-Фастаў-Васількаў-Пераяслau Хмальніцкі-Прывулкі - па рацэ Сейму. На поўначы пэўную граніцу азначыць цяжка, бо гэтыя гаворы спаквала пераходзяць да беларускай мовы: на заходзе лініі ізоглёс, што аддзяляюць гаворы ўкраінскае мовы (зн. гэтага "паўночнага нарэчча ўкраінскае мовы" Я.С.) ад мовы беларускага, даходзяць да лініі Берасця-Пінска, далей ўжо на тэрыторыі Беларускага Рэспублікі, ад ракі Уборць аж да Дняпра гэта лінія бліжыцца да гаспадарствае граніцы меж УРСР, ідзе ё цэлы рад гавор ізь беларускай асноваю (запраўды з чистаю мовай беларускай Я.С.)<sup>4</sup>

Пачынаючы разглядаць "Захадне-палескія гаворы" Ф.Мілка кажа: "Паўночная граніца гэтых ізоглёсаў - частыя лініі ізоглёсаў - праходзіце на поўнач ад лініі Камянец-Пружаны-Дарагічын і на паўднявы захад ад Пінска"(там-жа б.42). На прыкладзенай да гэтае кнігі мале ("Карта говорів украінскіх мов"<sup>5</sup>) паўночная граніца паказана гэтак: ад бодкі на гаспадарствавай граніцы з Польшчынай, каторая (бодка) на км. 50 ніжэй бодкі, што супроці Пружан на тэй же граніцы- на Пружаны, стуль на паўднявы захад ад Пінска да тae бодкі на граніцы з Беларускай Рэспублікай, што супроці ўтоку р.Стыра да Прыпяці, адлі гэта граніца да Дняпра.(Глянь ніжэй малу на бачыце, што меж тэксту й зацемаў).

Праводзячы паўночную граніцу "усходне-палескіх гавор" (тых, што на ўсход ад Дняпра - у Чарнегаўшчыне), Мілка кажа, што яна праходзіце "троху на паўдня ад граніцы памеж Беларускай Укр.радзкіх рэспублік.На поўначы Чарнегаўскае вобласці і на самым канцы граніцы Сумскае вобласці ё групы гавор ізь беларускай асноваю з большай або меншай наляцеласцю ўкраінскіх рысаў"(там жа б.31). Запраўды ж так ё, як зазначана на пачатку гэтага артыкулу, што ў павеце Горадненскім ізь Любечам і ў пав. Чарнегаўскім (да Дзясны)<sup>6</sup> звычайная мова вялікалітоўская.<sup>7</sup> Малымі вынікткамі гэта ё і ў пав. Ноўгарад-Северскім. Большы ўпльў украінскі ё ўв Аўруччыне,<sup>8</sup> але й тут яшчэ мова вялікалітоўская, а ня толькі яе аснова.

у Чарнегаўшчыне, у раёне м. Канатопу а р. Сейму праводжа-  
ная Жылкам паўднёвая граніца разгляданага дзялекту вымагае  
паправы: тут граніца паўночная праходзе па Сейме. Гэтак гэту  
граніцу праводзе М.Халанскі ў працы "Народныя говоры Курской  
губ.".Шафонскі(цит.праца б.24-25) таксама граніцу паўночную  
паўднёва-северскага дзялекту праводзе па Сейму, кажучы, што  
паўднёва-северская палоса "замыкае ў сабе жыхараў, якія жы-  
вуюць меж ракі Дзясяны, Сулы па м. Лубны, ад Лубнаў на-  
права ізноў да ракі Дзясяны а Дняпра па м. Кіеў". Пр. яшчэ Я.  
Станкевіч:Беларусы Пущаўельскага павету ("Веда"1952г.,б.24I).

Шафонскі(тамжа) вылічае гэткія паветы, займанны паўднёва  
-северским дзялектам: "часыць Глухайскага, Каралаўецкага,  
Каропскага, Канатопскага, паўднёвую часыць Сосьніцкага, павет  
Бярэзінскі, на левым баку Дняпра лежачыя селішчы пав.Чарнегаўскага(тыя, што на паўдні ад Дзясяны, гл.вышэй у гэтым ар-  
тыкуле, што кажа Шафонскі пры вылічанні паветаў з чыстаю  
моваю вялікалітоўскую Я.С.), павет Ворзенскі, Нежынскі, Прылуц-  
кі, па правым баку р.Сулы лежачыя селішчы пав.Лохвіцкага,  
Глінскага а Роменскага, павет Асьцерскі,Кіеўскі(на ўсход ад  
Дняпра Я.С.), часыць Казялецкага,Піратынскі і часыць Лубен-  
скага." Вялікалітоўскія асаблівасці гэтага дзялекту, як і  
гістора, съветчань, што прасцяцяг гэтые займалі Севяране  
(часыць ix). Прышлія з правага боку Дняпра Украінцы зъмяшалі-  
ся із Севяранамі ў паўднёвым чараслье гэтага прасцяцягу, так  
што этнічна чистыя Вялікаліцьвины засталіся, наагул кажучы,  
толькі ў паўночным чараслье яго. Подле дасьледаваньня ўкра-  
інскага антрополёга, Ф.Ваўка ( у працах рас.моваю-Волкова),  
вялікалітоўскі антрополёгічны тып,значыцца чистыя Вяліка-  
ліцьвины, ён на поўнач ад лініі, што праходзе ад Дняпра супро-  
ци Кіева ў кірунку паўночна-ўсходнім да р. Сейму супроці  
Канатопу а Пущіўлю.

Жылка піша: "Паўночныя дзялекты паўсталі на аснове плямен-  
ных дзялектаў Дзярвян, паўночных Валыннян, паўночных Палян і  
часыці Северскага пляменнага звязу. Зн., паўночныя дзялекты  
паўсталі на дзярвянска-северскай аснове з паўночна-валынскі-  
мі а паўночна-палянскімі гаворнымі масівамі"(тамжа,б.17).  
Праз наўчоных Валыннян ня можа быць мовы. "Паўночная Валынь"  
назоў умоўны, гэта-Палесьсе,адміністрація прылучанае да Валы-  
ні. Дзярвяне на Захадзе займалі прасцяцяг ня толькі паўднёвой  
Берасцейшчыны, што заямляе й Жылка, але даходзілі аж да Ва-  
ладзімера. Праз гэта съветчані й "паўночны" дзялеккт там. Калі б  
ня было там Дзярвян, ня было б і дзялекекту, паўсталага на ас-  
нове мовы іхнае. Цяперашнія паўночныя Валынны- патомкі стара-  
вечных Дзярвян. А ля Дняпра спачатай паўднёвой граніцою Дзяр-  
вян быў вададзел памеж р.Краснай і р. Росія. Укр. Паляне,  
прышоўшы з паўдня, адсунулі Дзярвян за р. Ірпень. Толькі на  
тэй часыці пасыльшага палянскага прасцяцягу ё рысы разгля-  
данага дзялекекту, каторы перад Палянамі займалі Дзярвяне. Дый  
на гэтай часыці ў бальшыні гаворы пераходныя да паўднёва-ўс-  
ходнія дзялекекту ўкр. мовы. Значыцца,рысы разгляданага дзя-  
лекекту на малой паўночнай часыці пасыльшага зямлі палянская  
паходзяць ад дзярвянскага жыхарства, каторага часыць, відаво-  
чна, там засталася па віцісненію бальшыні ix. Апрача тога,  
надабе мець наўвеце, што пасылей, у X стг., як княгіня Воль-

га разграміла Дзерви, Дзярвяне былі браны да Кіева як наўольнікі і маглі мець уплыў на гавору Палян. Некаторы ўплыў рабілі й Севяране, займаючы прасцяг па другім беразе Дняпра. Севяране мелі ў Кіеве свае церквы а манастыры. А ў часе окупанцы Кіева северскімі князьмі, яны былі там із сваімі северскімі баярамі.

Шырокое да 40 км. чарасло на паўдні паўднёва-палескага а паўднёва северскага дзяляктаў (на менаванай мапе паказана яно бодкамі) съветчыя б, што, апрача спачатнага там жыхарства дзярвянскага або северскага, прышло туды пасльей і жыхарства пляменна ўкраінскае. Адзіночныя Ўкраінцы ў малых грудкіх іх маглі пранікаць і далей на поўнач. У Севершчыне, адымлі, такое праніканье мусіла быць вельмі абмежаным, бо сюды Украінцы прышлі позна на зямлю, здаўна заселену Севяранамі. Тут, на Севершчыне северска-вялікалітоўскае жыхарства ня толькі засталося на прасцягзе, што на поўнач ад паўднявое граніцы разгляданага народа, але й на паўдня ад яе, хоць пярэджанае. Затым украінскі паўднёва-ўсходні дзялякт паўстаў скрыжаваныя дзялякту засталых там Севяран із дзяляктом паўднёва-заходнім прышлых Украінцаў. Што да Дзярвян, то іх праніканье на паўдня ад паўднявое граніцы разгляданага народа ня вылучана, але яно магло быць шмат меншае, чымся праніканье ўкраінскіх Дуебаў на поўнач ад дзярвянскай граніцы.

Археолёгія, антрополёгія, гісторыя, этнографія дзяляктаў тэлегія з усёй прынасьцяй съветчыя, што Дзярвяне а Севяране плямёны вялікалітоўскія. Досьць пазнаёміца з гісторыяй гэтых плямён, каб на сумліцца ў іх вялікалітоўскасці, як і ў накшасці іх ад плямён украінскіх. Украінцы на ўсходні бок Дняпра перасяляюцца з яго правага боку толькі ў стг. сямнадцатым.<sup>14</sup>

#### Географічныя назовы на -ічы, -овічы.

Вялікалітоўскасць паўднявога Палесьсе асабліва добра съцвярджаючы географычныя назовы на -ічы, -овічы, прыкль Гарынічы, Дзядковічы. Рафгледжана гэтая рыса ў варт. В. Ніканава (Ніконав) "Две волны в топонімии Полесья" (Полесьсе, б. I93-205). Стуль жа ўзяты да гэтага артыкулу й рисунак із гэтym і праціўнымі ім топонімамі украінскімі на -оўцы, -інцы, як, прыкль. Васкоўцы, Круподеринцы. (Глянь ніжэй на бачынне меж тэксту й зацемаў). Ніжэй усё цытую з Ніканава, лікі ў дужках паказвуюць бачыны арт. Ніканавага.

Ніканав кажа: "Палічыўшы топонімы подле іх формантай, адзяржым топонімы профіль, Палесьсе й Падольле працінаючы. На зонах працэнт назоваў з разгляданымі формантамі гэткі:

Мазырскі павет <sup>ІЧЫ-ОВІЧЫ 23,0</sup> <sub>ОУЦЫ 0,8</sub>

Паўночная палавіца Жытомерскага вобласці	4,6	0,8
--	-----	-----

Паўднявая палавіца Жытомерскага вобласці	0,7	5,9
--	-----	-----

Віньніцкая вобласць	0,1	10,8
---------------------	-----	------

"Гэтак на ўсім прасцягзе, ідзе Палесьсе й Падольле. Прыйкл., заходней уздзенага профілю: у палескіх абласцёх Валынскага а Ровенскага I33 назовы населеных бодкаў на -ічы і толькі 24 на оўцы, -інцы, а ў суседніх на паўдня абласцёх Хмяльніцкай а Тарнопальскай I5 на -ічы і 505 на оўцы, -інцы" (б. I94).

Зацемлю, што да топонімаў на ічы надабе залічыць і топонімы на -шы (тыпу Лельчичы), каторыя паўсталі з -ышы (Лельчичы), распадабненням шыпячых, у розных складах слова стаячых. Калі іх дадаць, тады працэнт топонімаў на -ічы, -овічы будзе большы.

Сюды ж належаць і орыгінальныя топонімы вялікалітоўскія на -нты (стараая хорма -нта), як, прыкл. Піліпеняты. Пры хормальнай рэзьніцы яны маюць блізу тое самае значаньне, што і топонімы на -ічы, -овічы; рэзьніца толькі ў тым, што -ічы ё хормантам назову сыноў, а -нты - дзяцей. Топонімы на нты дапаўняюць топонімы на ічы, таксама як прозвішчы на -онак, -янок, (Кавалёнак, Касянок) дапаўняюць прозвішчы на -іч, -овіч.

Адлі Ніканau піша: "Гэткі разьдзел, з аднаго боку, -ічы, -овічы, з другога, -оўцы, -інцы прынужае дапусціць, што кожны з абодвух прасцягую взвязаны зь якойсь сваей супольнасцю славянскага жыхарства Палесься (б. 195).

Формант <sup>15</sup> на ічы адзін із найстарых у вусей славянскай ономастыці, у тым ліку й топоніме. Калі б яна было іншых дова-даў яго старавечнасці, нязыбіты аргумент - сама яго ономас-тычная ўніверсалнасць: -ічы ведамы ўсім групам славянскіх моваў" (197).

"Кожны зь менаваных грудоў ё на асобным прасцягaze, яны не мяшаюцца" (200).

"Найбольшы масыў -ічы абымае заходне-славянскія землі, а на ўсходне-славянскай тэрыторыі Беларусь а Палесьсе Украіны (Ніканau мае наўвеце гаспадарствавую прыналежнасць-радз-кую Украіну, да каторае прылучана калі 9<sup>16</sup> паўднёвога Пале-сця. Я. С.); на ўсход -ічы памалу радзеюць, пашыраючыся на Дзясну и сярэднюю Аку. Нямала топонімаў на ічы расцягнуцца на паўночным заходзе гнездамі (Псковскае, Лодейнопольскае і інш.) і апрыгна ў нізе Сухоны колькі такіх селішчаў і ў вад-ным прыходзе съпісаныні мінулага стагодзьдзяя адцямлялі 1363 -ох Беларусаў... Басейн Прыпяці-паўднівы бок суцэльнага пашы-рэння назовав на ічы.

"Сусім іншая тэрыторыя топонімаў на -оўцы, -інцы... Вялікія гнезды іх ё ў Баўгары, Макядоні а Срэмে (меж нізой Савы а Дра-вы, скуль за турецкага заваявання яны занесены перасялеч-цамі ў Памур'е - на паўночны ўсход Славені). З Балканскага па-уботку пераз поўнач Румыні гэты масыў прасцягаетца на Украіну, абымаючы ўсё Падольле і далей на ўсход да Дняпра (201).

Групы назоваў, з аднаго боку, -ічы, -овічы, з другога, -оўцы, -інцы, "тэрыторальна полярызаваны. Відавочна, такія звязы абавязаны стаячым за імі глыбокім а дужым звязкам жы-харства" (201).

Да датаваныя "Дарагіл польскія съпісаныні маемасці 15-16 стагодзьдзяў. Яны засыплюць масывы -ічы і оўцы, да тога часу сусім склаўшыся, з тым жа разгрнічанням: панаванье -ічы на Палесьсе, -оўцы на Падольлю. Гэтак, подле каралеўскага рэзві-зи Кузьмінскага воласці 1545 г. (верх ракі Случ, подле цяпера-ніга адміністрачнага падзелу, - у сярэднім чарасыле Хмяльніц-кае вобласці) з 83-х населеных бодак 43 маюць назовы на -оў-цы, зн. 52 прац., і толькі два на -ічы. А (на Палесьсе у Ба-ладзімерскім пав. (цяпер часць Валынскае вобл.) подле луст-рацы 1577 г. з 285-цёх назовав - 50 на ічы, -овічы і два на -цы" (202).

"Граніца памеж -ічы,-овічы на українськім Палесьсю ( зн. прылучаным да радзкае Украіны Я.С.) зыходзіща ("совпадает") з граніцою памеж палескім і падольскім гаворамі"(204).

"Усходнія крыло тае супольнасці славянскага жыхарства, каторая стварыла масыу -ічы, стала асноваю беларуское нацанальннасці... Супольнасць славянскага жыхарства, каторая стварыла падольскае крыло масыву -оўцы,-інцы стала адным із компонэнтаў украінскага нацанальннасці. Пашырэньне топонімаў на -ічы і на -оўцы,-інцы бязумоўна адбівае магутныя цур'i, што хармавалі ўкраінскую і беларускую нацанальннасць. Недастатная і недакладна лягкая а зручная скема: Славяне падэяліліся на заходніх, паўднёвых і ўсходніх, адлі ўсходнія падэяліліся на Расійцаў, Украінцаў а Беларусаў... Масыу назоваў на -ічы звязуе Беларусь зь іншаславянскімі тэрыторамі, але не з Расіяй а Украінаю... Масыу назоваў на -оўцы,-інцы звязуе часць Украіны з дунайскім славянствам"(204).

Як бачым, этнографа звязуе Палесьсе з усёю Вялікалітвою, а ня толькі зь яе паўднёвой часцю.

Такім парадкам, усі галіны веды: археолёгія, антрополёгія, гістора, этнографа а дзялектолёгія съветчанец пры вялікалітойскасцю усяго Палесьсе.

Асабліва цікава адбілася этнічная праўда ў пашырэньню топонімаў на -ічы,-овічы і на ўцы,-інцы ў раёне Кіева, памеж р.Краснае й р. Ірпеня, зн.на тэй часці спачатнага краю дзераўскага, з каторага Дзярвяне былі выціснены ўкраінскімі Палінамі. Дыкже толькі на гэтай часці топонімы на -ічы,овічы мяшанацца з топонімамі на ўцы-інцы. Гэта съветчанец, што часць Дзярвяня засталася на месцу і звязалася з прышлымі ўкраінскімі Палінамі. Апрача тога, як было зацемлена вышэй, па пагроме Дзерваў княгінёю Вольгаю 945г., Дзярвяне былі браны да Кіева як пявольнікі. Упльывалі на Кіліулін і Севяране. Менаванае супоўна згаджаеща ізь съветчаньнемі археолёгіі, гісторыи дзялектолёгіі, што было паказана вышэй.

Вельмі харкторыстычна, што з усіх шасціцех пляменаў вялікалітойскіх у чатырох назовы на -ічы (Крывічы, Драгавічы, Радзімічы, Вяцічы) і толькі на назове двух хормант іншы. Назоў "Север"адылы, з каторага й "Севяране", не свайго вялікалітойскага паходжанья, а даны гэтаму плямені суседнімі калісъ Іранцамі. Назоў "Дзервы" й "Дзярвяне" паходжанья топографінага і значыць "людзі дзерваў, лесу". Гэтым назовам Дзервы не маглі розніцца ад іншых пляменаў вялікалітойскіх, бо ўсі Вялікаліцівіны людзі дзерваў. Затым не маглі яго дасць самы сабе Дзярвяне, як і не маглі яго дасць ім іншыя вялікаліцівіны. Далі напэўна яго Украінцы, каторым кідалася ў очы розніца замлі Дзярвяня ад украінскага съцепу. Дзярвяне, адымі, лёгка яго маглі прыняць, бо ён адказаваў праўдзе.

Некаторыя ўважаюць, што было ўкраінскага плямя Углічы. За праўды ж ня было такога ўкраінскага плямені, а было "плямя асесінскага, і звалі яго"Улус", што значыла "краіна". Пасылей гэты назоў быў перакручены расійскімі славістымі на "Угол". Адгэтуль пайшло й "углічы", супроці чаго шмат хто пісаў, улуччна з Н.Барсавам(П.Зураев:Северные Иранцы, у Ню Ерку, 1966, б. ЗІ6). Летапісъменьнік Нестар зваў гэтае плямя Улучамі(Улучы). Звяяваў яго вараска-рускі князь Ігор 940г., і яно з часам зукраінізавалася.

Прычына ўкраінскага ўплыву на мову разгляданага прасцяцьгу тая, што 1569 г. заходняя часць яго была, подле Люблінскае вуніі, адабрана да Польшчы і адміністрачна прылучана да Ўкраіны. Тады ж тое сталася з часцю Севершчыны, а другая часць яе была 1654 г. окупавана запароскім войскам і, подле міру 1667 г. з Маскою, забрана ёю й прылучана да ўкраінскага Гатманшчыны. Адгэнуль пачаўся некаторы ўплыв ўкраінскай на мову менавашы прасцяцьгу, але вялікім ён стаў толькі ў стаго-дзэйзю дзеятынніцтвам і асабліва ў 20-ым.

Подле цяперашняга адміністрачнага падзелу радзкае Украіны, разгляданы прасцяцьг замыкаецца ў наступных яе "абласцёх". На ўсходзе ад Дняпра паўднёвая палавіца Севершчыны ёсьць у вобласці Чарнегаўскай з дадаткам у вобласці Сумскай і меншым дадаткам у Кіеўскай. На захад ад Дняпра разгляданыя гаворы займаюць прасцяцьг паўночных раёнаў Кіеўскага вобласці, бальшыню Жытомірскага з выняткам паўднёвое ле часці і паўночныя часці Ровенскага а Луцкае вобласці, разам із местам Роўна а Луцак.<sup>16</sup>

Ужо проф. Г. Ільлінскі (Ільинский) быў асьветчышы, што разгляданы гэтта прасцяцьг быў этнічно-этнографічным прасцяцьгам вялікалітоўскім ("беларускім"). Украінскі лінгвісты В. Ганцоў (Ганцов) давёў, што мова разгляданага прасцяцьгу спрадвечна апрычоная ад мовы ўкраінскай.<sup>17</sup> З прыведзеных ім моўных фактагаў гэтага прасцяцьгу было відаць, што яны наагул тыя самыя, як у мове вялікалітоўскай, і сусім згаджаюцца з рысамі паўднёвога нарэчча мовы вялікалітоўскай, дармашто на мове гэлага прасцяцьгу ёй украінская большая або меншая наляцелаць. Другі мававед украінскі Кры Шарэх (Шерех), згадзіўся, што мова гэтая спрадвечна апрычоная ад мовы дзяялектаў украінскіх, і признаў, што яна складае адну цэласць із паўднёвым нарэччам мовы вялікалітоўскай.<sup>18</sup> Ен паспробаваў (там жа) даводзіць, што гэтая цэласць была апрычоная і ад нарэчча паўночнага мовы вялікалітоўскай, але ня мог гэтага давесцьці, бо хоць ёй некаторая розніца памеж паўднёвога й паўночнага нарэччаў мовы вялікалітоўскай, але розніца далёка не так вялікая, каб іх можна было прызнаць за належачыя да розных моваў. Субстратам этнічным і моўным ляк Драгавічоў, Дзярвян, Севяран, Радзімічоў, Вяцічаў, так і Крызвічоў былі Балты і мова іхная. Апрача таго, Задзіночанае гаспадарства вялікалітоўскага, званае Вял.Князтвам Літоўскім, збудавалі Драгавічы, насыбіты паўднёвога нарэчча вялікалітоўскага, а Крызвічы, насыбіты паўночнага нарэчча, як і іншыя Вялікаліцівіны, прылучыліся да збудаванага Драгавічамі гаспадарства і сумесна яго разбудавалі. Старая й новая літаратурная мова вялікалітоўская паўстала на аснове дзяялекту спредняга, да паўднёвога нарэчча мовы вялікалітоўскай належачага. Аднаго й другога не магло б быць, калі б Драгавічы й Крызвічы разам зь іншымі сваімі плямёнамі не належылі да аднаго й таго ж народу.

Гукаючы праз Палесьсе, нельга не адцеміць, што не бяз значанья ёй прырода ў гісторычным развою народу. Украінцы ў бельшыні народ съцепу, і ўсім ім (а ня толькі съцепавым) зямля палеская чужая, а Вялікаліцівіном яна родная, бо - у шыршым значанью - уся Вялікалітва - Палесьсе. Німа ім у

съвеце нічога харошага над злучэнье лесу з вадою.

Паляшукі, як і ўсі іншыя Вялікаліцьгіны ў мінуласці (да асъміннцатага стагодзьдзя) былі народам на вылучна ралейным, але й рамесъніцка-прамысловым а тарговым. Памеж іншага, ля ўтоку Ірпеня прашчуры Дзярвян<sup>1</sup>мелі вялікі мэталургічны цэнтр у першых вякох на Хрысту; а ў сераднявеччу і пасълей былі, і цяпер ё, два вялікія рамесъніцкія асяродкі: ув Аўручыне вырабы з лупаку (такі коў,мяккі ў зямлі, а, выкананы, цъвардзее, завуць яго яшчэ шыбэрэм), а ў Гарадной Столінскага раёну-ганчарныя вырабы. Месты Тураўскае зямлі ўзыніклі як цэнтры рамесъніцкіх вырабаў і торгу.<sup>20</sup> Прамеж тога Украінцы народ здаўна чиста ралейны зь некаторым інстыктам съцепавога харектару.

У Паляшукоў, як у вусіх іншых Вялікаліцьвіноў, субстрат балцкі. У іх пануе патрыярхат (у Украінцаў-матрыярхат). Наагул увес харектар жыхараў Палесься сусім розны ад украінскага і адноўкаў зь вялікалітоўскім. Як прыклад, зацемлю толькі, што Паляшукі здольныя да гандлю, да чога німа здольнасці ў Украінцаў.

В.Чапленка, як доказ зычаньня Піншчыны належыць да Украіны, прыводзе, што зь Піншчыны паходзіў поэта Одрач,дарма што гэта на пэўна. Гэты доказ проста съмешны, калі прыбраўнаваць яго да вялікалітоўскага дзеяльнасці ўсіх Паляшукоў. Гэтак, уся гісторыя Вялікага Князства Северскага ё антыўкраінскай, пачынаючы ад Імсціслава Вялікага, з каторым на чале Севяране перамаглі 1024 г. кіеўская-ноўгародзкая Яраслава зь яго Варагамі. А як часць Севершчыны была сілком прылучана 1667г. да ўкраінскага гатманшчыны, дык Севяране там былі паўстаўшы на чале з палкоўнікам Раслаўм супроці Украінцаў.

Дзярвяне зь наўпомніх часоў вялі збройнае змаганье супроті Украінскіх Палян. Як гэтыя супольна з Варагамі перамаглі іх,Дзярвяне паўсталі 945г. Ізноў пераможаны, паўсталі 977г., але таксама былі пераможаны.Адлі паўсталі па съмерці Валадзімера Святаславіча,князя Кіеўскага,1015г., паўднявыя на чале із сваім князем Святаполкам, каторы набіраў войска "у "Дервах и в Пінску". Ізноў пераможаны, Дзярвяне князства Тураўска-Пінскага, разам із Драгавічамі таго ж князства, вывальняліся і ад праўнае залежнасці ад Кієва ў надзвычайнім збройным змаганьню 1157г..Паўднявы ж Дзярвяне(із сталіцаю ў Аўручу) вывальняліся ад Кіева 1159г.,як у іх загаспадарстваўаваў свой князь Рурык із князёў Смаленскіх. У 1203г. Дзярвяне гэтыя на чале з тым жа Бурыкам такі зрабілі пагром Кіеву,якога пазавідаваць мог бы Суздалскі Андрэй Багалюбскі, пагромнік Кіева 1169г. Прамеж тога Дзярвяне князства Тураўска-Пінскага ані ня імкнуліся аддзяліцца ад яго і ніколі ня былі супроці яго, як і супроці задзіночанага гаспадарства вялікалітоўскага, да каторага былі прымучаны ўжо ў 1246г.; наадварот, як па съмерці Вялікага Князя Міндоўга, першае ядро задзіночанага гаспадарства вялікалітоўскага апынулася ў 1265г. ў небясьпечнай історыі, дык да ратаванья яго першыя прыбылі Піняне. Дзярвяне прымалі дзеяньне ўчастце ў гаспадарствавым жыццю задзіночанага гаспадарства вялікалітоўскага. Гэтак, прыкладам, за Вял.Кн.Вітаўта, пінскі князь Юры Нос быў назоўнікам вялікалітоўскім у Іскове. Хілон

Кміта Чарнабильські(эн.паходзіў з Чарнабылем, што ля правага берагу Прыпяці, блізка да яе ўтоку да Дняпра) быў у ХVI ст. старастаю Аршанскім, ідзе важным заданьнем ягоным было, съцерагчы граніцу з гаспадарствам Маскоўскім. Як у 60-ых гадох шаснадцатага стагодзьдзя Палякі дамагаліся палітычнае вуніі Вялікага Князства Літоўскага з Польшчаю, дык, ад першых перрамоваў аб вуніі і да яе ліквідацыі ў першай хорме, адмене яе ў 1588 г. на Фэдэрэцу двух раёнўпраўных незалежных гаспадарстваў, Берасцейскага вайводства ўвес час солідарызавалася з усей Вялікалітвою. У вайну 1654-1667 гг., калі Украіна ваявала з намі, будучы ў хайрусе з Маскоўю, радзіма Выгоўскіх із Аўруччыны была супроці вайны з Вялікалітвою. Выгоўскія былі вялікалітоўскімі патрыётамі. Як Вялікаліцьвіноў зналі іх і Украінцы. Укр. казакі казалі, што "Выговському нэ можна вірты, бо він Лытвын". Іван Выгоўскі, вялікі палітык, стаўшы гатманом запороскага войска, праводзіў палітыку вялікалітоўскую. Было ж ненормальна а школна, што Польшча, з катараю, як незалежнае гаспадарства была, ад 1588 г., сфэдрэраваўшыся Вялікалітва, мела, па Люблінскай вуніі, перавагу над ёю прасцягам і людзьмі. Затым увядзенне ў гэтую Фэдерацию змоваю ў Гадзячу 1658 г. Украіны, як трэйцяга незалежнага гаспадарства, аддаліла б гэтую ненормальнасць. Пры такім развязанью укр.справы былі б таксама зъвернены назад Вялікалітве адабраныя ад яе Польшча ў 1569 г. пайдняюе Палесьсе а Падляшша. Нажаль, ня толькі Польшча ня была прыгатаваўшыся да такога развязанья справы, але й сярод Украінцаў знайшла яна праціўнікаў: сярод казацкае масы як нійдзэ лягчэй можна было прытарнаваць інтрыгу, што і ўчыніла маскоўская агентура сярод іх.

З Палесьсе ў шаснадцатым стагодзьдзю паходзіў Тодар Еўлашэўскі, прайнік вялікалітоўскі, у восьмінадцатым стг. славутны Касцюшко, генэрал вялікалітоўскі, у 70-ых гадох дзесятніцата генерал Сяргей Кавалік, старшыня зьезду міравых судэзьдзяў Чарнегаўшчыны, выдатны палітычны дзеяч вялікалітоўскі. З тae ж Чарнегаўшчыны паходзіла Марыя Косіч, этнографка вялікалітоўская, літарка працы "Літвины-Белорусы Черніговской губ.". Старынёю Цэнтральнага Беларускага Нацональнага Комітэту 1917 г. быў Раман Ськірмунт ізь Піншчыны. Гісторык вялікалітоўскі Мітрахван Даўнтар-Запольскі паходзіў з Мазыра. Зь Берасця паходзіць Аляксандра Цывікевіч, палітычны дзеяч а гісторык вялікалітоўскі, а проф. Усевалад Ігнатоўскі, гісторык вялікалітоўскі. Поэты Алігірд Абуховіч, Сяргей Палуян, Зымітра Шылуновіч, Хведар Чарнышэвіч, Аляксандра Гурла, Міхайла Грамыка, Кузьма Чорны, Максім Лужанін, Рыгор Мурашка, Янка Скрыган, Юрка Гаўрук, Аляксандра Вечар, Міхал Кавыль, Валадзімер Клішэвіч, Арыстарх Крот, Ніна Мацяш(ізь Белазерска на Берасцейшчыне), Усевалад Краўчанка, Рыгор Крушына, Яўгенія Янішчыш(ізь Пінскага р-ну), Мікола Калызовіч, Валянціна Каўтун, Ніна Шклярова, Раіса Баравікова (зь Берасцейшчыны) і інш. паходзіць із Палесьсе. Таксама выдатны літаратурны крытык Адам Вабарэка, выдатны плюн М. Забэйда-Суміцкі і інш. - Паляшукі.

Асобна надабе зацеміць праз князёў Астроскіх. Сялібаю іхнай быў Астрог на паўдні паўднёвога Палессе, а ляжачая маемасць (землі, дамы) і ў розных іншых месцах, на т дом у

Кракаве, у каторым жыў ведамы Швайпольт Фіёл. Закладнікам роду князёў Астроскіх быў гэроічны князь, Юры Яраславіч. У 40-ых гадох двананцатага стагодзьдзя быў ён князем у Верасьцю а ў верху Прыпяці, ідзе быў "заўзятым непрыяцелем Зяслава Мосьціславіча" (Грушевскій, II, I87), унука Манамахавага, зн. быў праціўнікам Кіева а князёў ягоных, Манамахавічаў. Пагуканы Тураўлянамі, па съмерці Юр'я Даўгарукага, ён прагнаў з Турава сына Даўгарукага, Барыса, і сам стаў князем Тураўска-Пінскім. На чале зь ім Тураўляне ў вялікай а цяжкой вайне канчальна вывальніліся II57 г. ад усякае залежнасці ад Кіева. Адгэнуль Тураўска-Пінскіе Князства было незалежным гаспадарствам вялікім літоўскім.

Патомкі Юр'я Тураўскага займалі высокія ўрады ў Вялікім Княстве Літоўскім. Даніла Астроскі браў учасце ў вайне Вялікаліцьвіноў I34I г. з польскім каралём Казімерам Вялікім. Хведар Данілавіч Астроскі прымайшоў дзеяньне ўчастце ў палітычным жыццю Вялікалітвы за Вялікага Князя Вітаўта. Найвыдатнейшы з князёў Астроскіх быў Юры Сямёновіч, патомак Міхала, другога сына Данілы, а Касцяніцін Іванавіч. Князь Юры Сямёновіч Астроскі а Ян Гаштаўт стаялі на чале праціўнікаў палітыкі вял. князя літоўскага, заразом караля польскага, Казімера Ягайлівіча. Пад польскім упльвам палітыка гэтага быў - коштам Вялікалітвы пагадзіца з Москвою, каб прызначыць яе да антытурэцкага лігі. Гісторыкі польскія завуць гэту палітыку "ліквідацію літоўскам". Такою яна й была - ліквідацію дагенулецтва палітыкі вялікалітоўскай. Пратіўнікі гэтае палітыкі імкнуліся праводзіць дагенулецтвую палітыку вялікалітоўскую, палітыку нацыянальных патрэбай народу вялікалітоўскага, што была традычнаю ад пачатку I3 стагодзьдзя аж да часу, пакуль Вялікі Князь Казімер настаў каралём польскім (I448г.). Найпершым заданнем іхнім было, звярнуць Задзіночанай Вялікалітве Вялікае Князства Рэзанскае, каторое за Вітаўта было самахоць задзіночыўшыся з Вялікім Княствам Літоўскім, але ад каторага Казімер, стаўшы каралём польскім, адмовіўся; адлі адабраць назад ад Москвы князства Мажайскага, даўнейшы ўздел Смаленскі. Гэтым быў б усі Вялікаліцьвіны задзіночыўшыся ў сваім незалежным гаспадарстве (В.Кн. Рэзанскае было гаспадарствам усходніх Вяцічай, а ў княстве Мажайскім таксама было жыхарства вялікалітоўскага, крыўцавага). Гэтая палітыка вымагала - не дапусціць да забраныя Москвою Вялікага Ноўгараду. Часным паказальным даследаваннем гэтае палітыкі было тое, што I458г. В. Ноўгарад прыняў князям да сябе князя ад Вял. Кн. Літоўскага. Быў ім князь Юры Сямёновіч Астроскі.

Калі б перамога гэтае палітыкі трывала ў далей, дык дальшая гісторыя Вялікалітвы-Беларусі быў бы такій, якій яна быўла дагенульні, і Вялікалітва ная быў бы з часам паняволена. Затым па вялікіх гаспадарох нашых Імсыцілаву Северскім, Усяславу Вялікім Полацкім, Альгу Северскім, Юр'ю - Яраславічу Тураўска-Пінскім, Міндоўгу, Гедыміну, Альгірду а Вітаўту Вялікім, за меншых за іх, але за над вялікімі вялікіх надабе прызнаць Яна Гаштаўта а Юр'я Сямёновіча Астроскага.<sup>21</sup>

Касцяніцін Іванавіч Астроскі (I460-I530) быў вялікім гатманом Вялікага Княства Літоўскага. Вельмі адзінчысуса ў вайну з Москвою на пачатку шаснанцатага стагодзьдзя. Чыста разьбіў вялікае маскоўскае войска I514г. пад Воршай. У па-

## II

дэяку за гэта Богу собскім коштам пастанавіў і часткава аднавіў колькі праваслаўных цэрквай у Вільні. Касцянцін(Васіль) Касцянцінавіч Астроскі (1526-1608). Ен пазваў да Астрогу вялікалітоўскіх друкароў, Івана Хведаровіча а Грынія Івановіча, каторыя ягоным коштам заклалі друкарню і выдрукавалі Біблю 1580-81г. Зь яго ініцыятывы закладзены школы ў Тураве. Ен прымай дзеянае ўчастце ў паходах супроті ўкраінскіх казацкіх паўстанняў, што былі пад провадам Каніскага а Налівайкі.

Хіба ня будзе абмыльным менаваць тут Зыгмона Серакоўскага, аднаго з правадыроў паўстання 1863г. ў Вялікалітве. Бацька ягоны быў учаснікам паўстання 1831г. і быў забіты ў бітве з Расійцамі. Серакоўская паходзіла з Луцкага павету, у вялікай балышні паўднёва-палескага.

Праз іншых вялікіх Вялікаліцьвіноў палескіх зацемлена ў іншых месцах гэтага артыкулу. З Падляшша мяную Грынія Івановіча, выдатнага друкара шаснансцага стг., а наўчонага этнографа М. Янчука, аўтара гісторы старое літаратуры вялікалітоўскае і інш. Ен і сам быў зь перакананьня й з характару Вялікаліцьвіном і такіх важый у гісторы нашай. Наадварот, вельмі крытычна ставіўся да "паўднёва-заходніх агітатаў", як ён зваў украінскіх дзеячоў сямнансцага стагодзьдзя тыпу М. Сматрыцкага, З. Капысъценскага і пад. М. Янчук без засыярогоў прызначаў Вял.Кн.Літоўскае за вялікалітоўскае. 22

На Палесьсю паўсталі ляг'енда "Паляшукі й Палявікі". У ёй Паляшукі выказуюць свой пагляд на Вялікаліцьвіноў непалашукой як на сваіх дарагіх родных братоў, накшчых ад тых братоў-народаў, што сталі разбойнікамі і іхнімі варагамі,

у 1917-19 гадох паўднівыя Паляшукі ня прыялі вызваленному руху украінскаму. Паляшукі Дубровічыны ў 1918г. біліся зь Пятлюраўцамі, як гэтыя, ідуучы з Валыні, спрабавалі ўвыйсьці да Дубровіцы. З гэтага хадзе скарыстаць Троцкі і быў прысланы лётала, абяцаючы памогу зброяю.

Не вялікаліцьвіны, але Украінцы праводзілі нацанальную агітацыу на Палесьсю. Апрача тога, па паразе украінскай армы Пятлюры, Палякі, разбройшы, памясьцілі яе на Палесьсю. Ці не зь яе Адрач а Сідарук? А які рэзультат? Паляшукі як уважалі, так і ўважаюць сябе за Вялікаліцьвіноў(Беларусаў).

Памеж дзвюх съветных войнай, вялікая часць заходніяга Палесься(таго, што было пад Польшчай) жыло агульна-вялікалітоўскім культурным і гаспадарскім жыццём, паколькі такое жыццё было магчыма пры экстэрміначна-зьнішчальнай палітыцы Польшчы ўзглядам Вялікаліцьвіноў. Яны ўвесе час дамагаліся сваіх школаў вялікалітоўскіх; малі іх, праўда, мала, але ня меней за іншых Вялікаліцьвіноў пад Польшчай. Быў коопэратыўны банк вялікалітоўскі ў Пінску, з аддзелам у Любяшове. У воласці любяшоўскай было колькі коопэратываў вялікалітоўскіх.

У вапошнюю вайну ў Ратне быў мясцовы асяродак вялікалітоўскіх(некамуністычных) партызанаў Гэткімі: партызанамі адзначалася Й Марочна, цяпер прылучаная Масквою да Украіны.

А во съветчаныне чужніна-вочніка. У выдаваным у Швэдзіи аргане польскіх людовых пісьменнікай «пабліцыстых» "Наш Знак"

Тадэуш Земовіт піша наступное: "...Апінуўчя я ... судзьдзей на Палесьсю. З пачатку ў Камень-Кашырску, а пасльей у Пінску. Там таксама Паллякі былі мяшынёй сярод чужога элемэнту. У Камень-Кашырскім павеце, прасцягам большым за Шлёнск, жыло 105 тысячай людзёў. Урадова Паллякоў было 4 1/2 прац., Украінцаў 7 1/2 прац., калі 5 прац.. Засталыя гэта Беларусы, якіх адміністрачная ўлада запісавала не як Беларусаў, але як "туташніх".... Загада ўлады пісаць у съпісаньні нацанальнасці "туташні" не зъмяніла нацанальнасці Палашука, які бы зайсёды Беларусам. Дарма што на паперы хацелі замазаць гэтую бальшыню... запрауды гэта ня мела вагі. Гэтае чужое нацанальнасці зъмяніць не ўдалося..."<sup>23</sup>

За нямецкое акупацыі ў вапошнюю вайну, дамаганыні Палашукоў вялікалітоўскае школы былі такія моцныя й агульныя, што, напярэд Украінкам, Немцы дазволілі іх, і ў вадной Піншчыне было 35 школаў вялікалітоўскіх, не зважаючы на прылучэньне Піншчыны да Украінскага Генэральнага Камісарата. (Меж іншага, генэральны камісар Украіны, Кох, быў сусобсьнікам пінскага сярнічкава хвабрыкі і стараўся прылучыць Палесьсе да Украіны).

Е ведамкі, што ў вапошнюю вайну палоненыя Немцамі "Валынцы" нярэдка асьвятачалі, што яны "Беларусы", і іх сілком заганялі да Украінскіх грамадаў. Былі гэта напэўна Палашуки <sup>24</sup> паўднёвога Палесьсе, адміністрачна прылучанага да Валыні.

Цікава зачэміць узглядам мовы паўднёвога Палесьсе, асабліва ўсходніяе палавіцы, што кіеўская Украінцы неаднойчы казалі, што я гукаю так, як малачаркі з Радамышльскага павету, што прадаюць малако ў Кіеве. Пэўне ж гэта ня сусім так, але блізка тога, агульнае даймо адноўлькавае. Радамышльскі павет складае часць бацькаўшчыны вялікалітоўскага плямені Дзярвян.

А што да мовы Берасцейшчыны а Піншчыны, дык, першае, як аснова яе вялікалітоўская, дык і найбольшы чужы ўплыв ня можа мець станаўляючага значання: мова застаецца засёды таго народу, чыйго яна была да ўплыву, чыйго моўная аснова. Дык уплыв украінскі не такі вялікі, як некаторыя думаюць. Тут ёсьць:

І.аканьне.Прыкл.: балота, тавар,магіла,раўчак(Жылка,цыт. праца, б.43).

2.яканьне.Як і на шыршым Палесьсю, у разгляданай мясцовасці вымовляюць е на месцу ненацісненага этымалёгічнага я ў складах, не контролюваних націскам іншых хормаў:эн.,тут кажуць: месец,заец,памець,поес,чынечы і г. д. Рыса гэтая паўстала з прычыны стараныя ўсьцерагчыся вымовы я замест ненац. е. З гэтае ж прычыны ў вусей стара-вялікалітоўскай мове книжнай, зн., ня толькі ў літаратурнай Вялікага Князства Літоўскага, але і ў книжнай мове Пскова а Разані, вытварылася пра-вапісная норма пісаць е замест ненацісненага этымалёгічнага я (спачатнага і з малога юса) ў менаваных прылучаёх. Зн., у мове Берасцейшчыны а Піншчыны было таксама ненац.е перайшоўшы ў я. Асаблівасць гэтая пасльей шчэзла пад уплывам украінскім.

3. Е "у"на месцу ненацісненага этым.о(з добруй, на харошуй, стулы,курова,куня). У словах перанятых гэтая рыса ведамая ў вусей мове вялікалітоўскай(гурончка,кукарда і іншы). А ў словах сваіх яна вельмі пашырана дзялектична ў хормах, у каторых

было а зъ ненац. о побач із о пад націскам тых жа хормаў іншых словаў. Пад упливам хормаў з нац. о, вялікаліцьвіны стараюца вымаўляць а зъ ненац. о як о, але, ня маючы ненац. о ў сваей мове, вымаўляюць у (новую, добрую) пад упливам старою, малою.) . З тae ж прычыны ё гэтая рыса ў дзялекце пскоўскім мовы вялікалітоўскае, старым і новым.<sup>25</sup> На разгляданым жа прасцязе побач із такою ж аналёгіяю дзеяй і ўплыў украінскі.

Відаць з тae прычыны ё таксама ы, і на месцу ненац.этym. е ў мове разгляданага прасцязагу (зімля або зымля, сіло або сыло). Значыцца, і гэтая рыса залежна а ад аканьня.

4. Канчатак -е ў зборных спакменьнікаў ніякага роду із здваеньням сугукаў перад канчаткам: гальле, карызныне. Таксама ў дзеяспакменьнікаў: чытанніе мышцыі; зычынныне. А ў мове ўкр. ё я ў гэтай прылуцы: гільля, жыття, читання.

5. Е дыфонтгі (двугукі) уо, ie з о, е пад націскам у вадкрытых і закрытых складах: вуоз, дуол, у руове, піеч, у піечы. Замест іх у мове ўкр. ё і ў складах закрытых, націсьненых і не-націсьненых: віз, піч.

6. Е дыбонтні ie з и націсьненага, а и ненацісьненага перайшло ў е: міста, мешчанін. У мове ўкр. кажнае и перайшло ў і: місто, міщанін.

7. Прыметнікі а прыметнікавыя займёны канчаюца ў назоўным склоне адз. ліку на -ы, -і (малады, сіні, які), а ў мове ўкр. на ый, ій (молоды, сіній).

8. Хормы з -ый такіх дзеясловаў, як абыймаю, абыйму, адыймаю, адыйму, адыйду, зыйду, надыйду, зыйдзеш, надыйдзеш і г. д. У мове ўкр. у такіх дзеясловаў ёх хорма з -ій, каторая з -ой (обийму, одийду, зійду).

9. Гук - яць перад складам із і не перайшоў у і (мезінец, седзіць, дзецині або сэдзіт, дэтына), прымеж тога ў мове ўкр. -яць у такім паларажэнню перайшло ў і із зацьвярдзеніем сугуку перад ім (мызынэць, сыдзть, дытына).

10. Е е перад даўгім насавым сугукам або перад злучэніям насавых сугукаў: каменны, краменны, раменны, іменны, стрыменны і інш., а ў мове ўкр. ё я: камянный.

II. Злучэніні -ры, -лы, -лі, -мы, -мі, -ві із сугукам перад імі, а рэдчас і безъ яго: крываны, блыха, бліск, бліскучы, мыгла, бервіно, звіночы. Прыкл.: Горшчок звыніты. Гарадна (Полесьсе I82). У мове ўкр. ім адказуюць злучэніні з -ро, -ре, -ло, -ле, -ве (кровавый, блеск і інш.).

12. ...Злучэніні -ыр, -ір(чырвоны, чырвень) ё натолькі, на-колькі ё ў вусей мове вялл. У мове ўкр. ім адказуюць злучэніні з ер(червоный).

13. "Звонкія сугукі заховуюць звончыню ў кансы слова і перад глухім. Прыкладам: хлеб, год, воз, нож, казка, пробка, кладка, дзежка"(Нарсы, б.I28, гл. таксама мапу на б.I07). Рыса гэтая дзялектичная вялікалітоўская.

14. Кв не перайшло ў цв у такіх словах, як кветка, квяліць: а ў мове ўкр. кв перайшло ў такіх словах у цв. Таксама гв не перайшло ў зв ў гvezda. Прыкл.: Робілі гvezdu. Альманы Столін. р.(Полесье , б.62). Берут гvezdu. Там жа.

15. Зацьвярдзелае р (радно, бура, зара, рабы). У мове ўкр. мяккое р засталося такім, не зацьвярдзеўши(бура, зоря).

16. Спачатнае ц зацьвярдзела (раніца, малец, купец). У мове ўкр. ц засталося мяккім(раныша, хлопці, купець).
17. Сугукі ч, ж, ш зацьвярдзелі; а ў мове ўкр. яны мяккія, зацьвярдзелі толькі перад е, і перад каторымі ўсі сугукі ў мове ўкр. цьвярдзы.
18. Злучэнныні -гы, -хы, -кы перайшлі ў -гі, -хі, -кі: не баішся ківа- пабаішся кія. Хіба гэта праўда? У мове ўкр. такі пераход ня стаўся.
19. У лічніках II-IV з'явілася новае и з прычыны прогрэсунага ўпадабнення па и (адзінанцаць або одзынанцаць, або одыннанць, двананцаць, чатырнанцаты, семнанцаты і інш.). Гэта вялікае колца ў даўгім ланцузе прогрэсунага ўпадабнення, асабліва па и, м.
20. Н абстрактных спакменьнікаў на -іна перайшло ў нь сярэдніязычнае(шырыня, дабрыня, гарачыня і шмат іншых).
21. Шыпчыны, у розных складох слова стаячыя, распадобніліся: Саўчыц(Пруж.пав.), Дружчыц(Блудзен Пруж. п.). У Пінскім пав.: Янішчыц, Плешчыцы, Гічыцы, Лельчыцы, Хільчыцы(на пайдня ад Прыпяці), Галоўчыцы, Іванчыцы, Ратайчыцы(ля р. Лесавое), Ремчыцы (у Ўзгарыні), Курчыцы (ля Случы), Лучыцы(там жа), Лісічыцы(Бярэзайскі р.), Сухаўчыцы(Кобрынскі р.), Лісоўшчыцы(на Берасьцейшчыне) і інш. Гэта ж рыса ёй на Севершчыне, прыкл. сяло Княжыцы ля Бравароў Асьцерскага пав. Перад распадабненням была ў іх хорма "Саўчыч", "Лельчычы"<sup>19</sup> і г. д.
22. Ся ў дзеяслойных хормах зацьвярдзела(мысօс, мысօс) пад упльвам вазацьвярдзелага ц у неизначанынку і ў З ас. адз. й мн.л.(мысъца, ён мысцца, яны мысцца).
23. Ы перайшло ў у па вуснавых сугуках б, м, в, п: бук, му, мула, кабула, вубраць і інш. Гэта дальшы працяг развою асаблівасці, пры каторай самагуکі, стоячы ля вуснавых сугукаў, пераходзяць у у (вунака, смуродзіна і інш.).
24. Замест дз шмат дзе на Палесьсе ёй: йед-дзед, йетёл-дзяцел, йакую-дзяжу(усі прыклады ўзяты з Палесье, б. 58), хойла-хадзіла, войла-вадзіла, ройила-радзіла(Пінскі р.). Толькі дз серадніязычнае магло перайсьці ў й. Значыцца, на Палесьсе было дзеканыне. А калі дзеканыне, дык і цеканыне, бо адно бяз другога ня бывае. Й замест дз сустракаецца і ў некаторых гаворах Смаленішчыны.
- Таксама нь перайшло ў й: Йемцы-Немцы, гліаны-гліняны (Палесье. 58) і інш. Зн., мяккія дз, ц, н, з, с-сярэдніе-язычныя.
25. Е дж ( а ня ж або д) у дзеяслойных хормах (хаджу, сяджу, роджаны, нараджэнныне). Рыса гэтая новая ў мове вялікалітоўскай. Як съветча мова даследаванага імною Аль Кітабу Луцкевічавага не яшчэ ня было ў стг. шаснанцатым, а, хіба, і сямнанцатым. У літаратурнай мове ўкраінскай гэтая рыса ё з пайднёва-северскага дзялекту.
26. Словы грэцкія або лацінскія з канчаткамі -iос, -iус, -ium пераняты да мовы вялікалітоўскай бяз гэтых канчаткаў і із зацьвярдзелымі н, з, с, д, т замест сярэдніх. Гэта ж ё і з пайднёва-палескім дзялекце. Прыкл. лімін(Алтуш Мала ышкага р.) з алюмініум.
27. Як у вусей мове вялікалітоўскай, таксама ў дзялекце пайднёва-палескім ё частае адпаданыне гукаў а складоў на пачатку або ў канцы слова. Прыклады: колот(Сварын Сварынъ

чынскага р.) з акалот, длега (тм.) з адлега, Марыканцы (Алтуш Маларышкага р.) з Амарыканцы, сторыя (тм.) з гісторыя.

28. Перад пачатнымі або пачынаючымі склад о, у ё прыстаў-  
ное в: вока, вуха, вусы.

29. Па прымёнах перад залежнымі склонамі займені "ён, яна"  
яно" няма прыстаўнога и ( з йім, аб ёй, пад йім, ад яго і інш.).

30. Мужчынскія спакменынікі зь мялкімі канчаткамі канча-  
ющца ў мясцовым склоне адз. л. на -ю: Сподак стойть на шпеню  
з зеленым, а той на крэменю. Гарадна Стол.р.(Полесье, I79).

31. Мужчынскія й ніякія спакменынікі канчающца ў мн. л.  
ў прызн. склоне на -ом, -ём, а ў мясцовым на ок-ёх (братом,  
камянём, у дамох, на камянёх).

32. Е займены "гэты", "гэны" прыслоўі "адгэтуль", дагэтуль".

33. Прыметнікі а прыметнікавыя займены канчающца ў назоў-  
ным а прымальным склоне мн. л. на -ые, -ие (новыя, сініе); пры-  
меж тога ў мове ўкр. ё тут канчатак -и (нові, сыні).

34. Дзеясловы няскончанага трываньня маюць хорму на сугук  
+ ваць-сугук + ваю замест -аваць-ую, з каторае паўсталі. У  
Гараднай Стол.р. гэтыя хормы звычайнія. Прыкл.: Зылепваюць  
(Полесье I78), покропваюць. Там жа У мове вялікалітоўскай гэ-  
тыя хормы дзялекніца-новыя, але пашыраныя на т у некаторых  
месцах сярэдняга дзялекнту. У "Краёвым слоўніку Чэрвениччыны"  
М. Шатэрніка яны звычайнія. Паўсталі з прычыны моцнае лябя-  
лізацыі самагуку перад в, звужэнныя яго ў у, адлі выпадам  
(ци мо' зыліцьцём із в?)

35. Е ладная розыніца ў сынтаксе. Адцемлю колькі. Зборных  
лічнікаў ужываюць, першае, калі роды мяшаныя(двоє іх было,  
муж і жонка); другое, пры спакменыніках, ужываных толькі ў  
мн.л. (тре варот, дзвіярэй); трэйце, калі плоць няведамая  
(плацера дзяцей, сямёра гусянят, парасят).

36. У вадказе на пытанье колькі? ставяць мужчынскія асо-  
бавыя спакменынікі ў дакл. склоне. Колькі вас?-дзесецёх або  
дзесецёх або дэсэтёх(як дзе).

37. Прамінулы час твораць пры помачы дзеяпрыслоўя і мі-  
нулае хормы дзеяслова быць.Прыкл.: Як мы прышлі, тата быў  
въшайшы.

38. Е снадзіўны склон снадзі. Ня толькі кажуць: найстрый  
тачылам, пуслаў пуштаю, але й наказаў яму пударожным (а ня:  
пераз падарожнага).

39. Пры дзеясловах руху ё дакладны склон мэты: прышоў  
лапаты (калі пазычыць), але: прышоў па лапату ( калі па сваю).

40. Злуча а ужываюць да адзіночнія простых проказій  
складана-сураднае проказі: Быў у мяне мұзык, любіў мяне а я  
яго моцна.Пружанскі р.(Нарсы 328). На вясельнікі гралі музы-  
кі, а скакалі дзяячаты. Стол.р.(тамжа).

41. Е злуч бы ужываны дзеля прыраўнаньня.Прыкл.:Тонэнкою  
дротынкою (бы нітка) зразвають.Гарадна (Полесье I80).

42. Е ладная розыніца ў слоўніку.Адцемлю толькі, што ё  
балтызмы, а із словаў славянска-вялікалітоўскага паходжанія  
ведаць і знаць ( у мове ўкр. ё толькі знаты),дзеяцьдзесят,  
год, Ваша,Вашэць, Вашэці,ужываныя як ветлае звяярненьне да  
асобаў паважаных; андарак (Полесье III), бульба.Архава Ма-  
ларышкага р.(Полесье 60). Накачаў гурбу снегу.Кочышча Ельск.  
р.(тм.),дзервяны, клуня. Гарадна Стол.р.(Полесье I82),

крэйка, скакаць(укр. танцоваты), скокі(укр.танок), дзэрва або дэрво.

Асаблівасці 21,22,23,25,34 новыя, дзялкентныя. Яны сыветцаць, што ня толькі старыя вялікалітоўскія рысы захаваліся ў мове разгляданае мясцовасці, але й новыя разъвівающа ў кірунку вялікалітоўскім.

і,ы на месцу дыфтонгу іе,ые з'явілася ў рэзультате чэзыненія дыфтонгай, па катарых заставаўся адзін ізъ іх складовых часціцай, зн. і або е. Звычайна е заставалася ў паўночнай часці пайднявога нарэчча вялікалітоўскага, бо тут чэзыненіне адбывалася пад уплывам паўночнага нарэчча вялікалітоўскага зъ яго е замест дыфтонгу і такое ж мовы літаратурнае. Але й тут спорадычна сустракаецца і,ы на месцу бытага дыфтонгу. Прыкладам: рабаціньне.Вурнянты Ашмянск.п.; Старына Ігуменск.п. (Шсл.); Акула:Змагарныя дарогі,294.  
..  
Шарыньне.Свярдлы Бешанкаўск.р.(Ксл.); адліга.Вурнянты, Аш.; Нсл. 375. адліглівы. Тамжа. I рабаценьне.Ігуменск.п.; Шлэд:Сыцежкі 86. адлега. Ксл.; Шсл.; адлеглівы.Нсл. 375.

На пайднявым Полесьсю, ідзе ўплывала ўкр.іканьне, болей спадзянемся і,ы на месцу дыфтонгу іе,ые, але й тут нярэдка ё е.Прыкладам, у Харомску Давідгарадкоцкага р.:дэўкі,елі,рэжуть,хлеб,девочка,суседній побач йіст(Полесье 66); песні. Полесье 64,съмешная, дед. Полесье 65.

Дарма што развой зацьвярдзенія вуснавых ё рысаю дзялектнаю ў мове вялікалітоўскай, зацьвярдзеніе вуснавых сугукаў перад я,ё (вымова:p'яць, жараб'ё замест пяць, жарабё і пад.) даходзе высака на поўнач, бо подле "Нарысаў", мапка Но.6 на бач.II2, паўночная граніца гэтая рысы праходзе крыху на паўдня ад Баранавіч, адлі на верх Нёмна, скуль на Бабруйск.  
"Спорадычна мяkkія вуснавы перад я,ё сустракающе і ў гаворках, што ляжаць больш на паўдня і нават у гаворках, што гранічы з (радзкаю) Украінью. Прыкл.,у Столінскім р.:вянуть, рэбяты, і м'ята, жараб,я(Альманы,Рухча); у Любанскім р.:пятка, мята,пяць і заўляну("забіяну"),м'яса, п'яць,м'ята(Ямінск,Чабусы) і ў Хойніцкім р.:вянуть,дзвеятае, перавяслы і м'ята,мяса, п'яць,сняць (Дронкі).Нарысы,б.II3. У Давід-Гарадку:мята(кветка), мятая солома, пяць, пятніца, дзэрэвяны, дзэвец і інш., а толькі жэрэб'я(запіс мой у Міхайлы Бразоўскага,жыхара гэтага места.) Зь менаванага бачым, што павялічэніе зацьвярдзенія вуснавых із поўначы на паўдня ня ё суцэльнім і што, ѿдых, ідзе ё зацьвярдзеніне іх, там ё й захаваныне іх мякчыні ў большай або меншай меры.

"Сярод масыву гаворак, у якіх перад і выступаюць цвярдыя вуснавы, зредку сустракаюца гаворкі, у якіх спорадычна ўжываюць і мяkkія вуснавы перад і. Такія гаворкі лучаюць ня толькі ў суседстве з гаворкамі, у якіх ё мяkkія вуснавы, але і ў гаворках, што мяжуюць із радзкаю Украінью. Прыкладам, у Дарагічынскім раёне: сцвітка, біць(Готова),у Иванаўскім:міска,світка,піва(Сачыўкі)". Нарысы II0. Подле маіх даведак, близу ўсюдых, ідзе ё цвярдыя вуснавы перад і, там у некаторай меры вымаўляюць і мяkkія вуснавы перад і.

Зацьвярдзеніе вуснавых перад е націсненым а і, відаць ё дзялектнаю рысаю вялікалітоўскую. Гэта дальшы працяг агульна-

вялікалітоўскага зацьвярдзенія вуснавых на канцу слова, перад сугукамі, пера й і дзялектна перад я, ё. Можна толькі дапусціць падпаможны уплыв украінскі, прыношаны тымі, што хадзілі на Запарожжа і зварачаліся стуль із украінізаванаю мовай.

У мове вялікалітоўскай мяккія дз, ц, з, с, н ё сярэдне-язычнымі. Праз гэта съветча пераход мяккога дз перад і, е, ё, я ў й (гл.№.24 асаблівасцяў на бач. I4) як у некаторых гаворах паўднёва-палескіх, так і ў некаторых смаленскіх. Як сярэдне-язычнае да чэзэне пад уплывам нядзекаючых моваў(рас., укр.), тады яно пераходзе ў найбліжышы да сябе нячэзэнучы гук, якім ё сярэдне-язычнае й.

Сярэдне-язычная вымова мяккіх дз, ц, з, с, н у мове вялікалітоўскай відаць таксама з тога, што ў словах, перанятых із моваў заходніе-эўропейскіх із палумяккімі д, т, з, с, н, гэтыя сугукі перайшлі ў д, т, з, с, н цьвярдзы(дыхта, тыран, Сымон, Зыдор, Яўген і інш.), бо, будучы палумяккімі, яны бліжышы да д, т, з, с, н цьвярдых, чымся да сярэдне-язычных. Гл.Я.Станкевіч:Хрышчоныя імяны вялікалітоўскія(Запісы, кн.2, у Мюнхене 1963). Тое самае ё ў зналых гэтую рысу паўночна-заходніх мовах славянскіх.

На паўднёвым Палессі ё гаворы зь цьвярдым ц замест сярэдне-язычнага ць у канчатку з-яе ас. дзеясловаў і ў неазначаныніку:ён укусіц, гамоніц, лён беруц, у воду пабегуц, як хара-шэ съпеваюц, ногі боляц, гаворац, косяц, пры ц цьвярдым у хор-мах неазначаныніка:будзе спац, пажану пасьвіц(Петрыкаўскі, Ка-марынскі і некаторы іншыя раёны Гомельскае вобласці, а так-сама ў гаворах асобных заходніх раёнаў Берасцейскае вобласці(Нарысы, б.271).Цьвярдое ц на месцы ць сярэдне-язычнага су-стракаеща і ў падпалых пад расійскі ўплыв усходніх прасцягох вялікалітоўскіх. Прыкладам:клікаў цабе(=цябe). Полліна Бран-скага пав. Е.Будде:О гаворах Тульской и Орловской губ., б.8I (Сборник ОРЯС Имп.Акад.Наук, т.76, СПб.1904).

Пад уплывам украінскім, сярэдне-язычны дзь, ць заступалі цьвярдымі д, т. Праз гэта съветчаны гаворы, у катарых ё дзь, ць побач із д, т цьвярдымі, што зьяўліся замест дз, ц сярэдне-язычных.Прыкладам:ходзіла,городзіла,косіці,дзіво,ціхо і со-дыса,дыво(Лукамер Бярэзайскага р.-ну), ходзіла,робіці,ціхо, чытаці і іды, дыкі(Ліновае Пружанск.р.).Нарысы, б.ІІ8;дэсяць(Страдзеч Берасцейскага р.);даюць,дэсяць(Махро-Іванаўскага р.).Нарысы, б.І20.

Заступленыне ць перац т сустракаецца спорадычна і ў некаторых гаворах Смаленшчыны, падпалых пад уплыв мовы расійскай. Гэтак, прыкладам, у слоўніку Насовічавым на б.38I ё аттулецька і прыклад прыведзены:Аттулецька нядзяўна прышоў. Гэтае самае слова Дабравольскі ў сваім-Смоленском областном словаре" па-даець ізв Ельненскага пав. ў хорме аттулітка і прыклад:Вы-скачыла вонкі,аттулітка вярнулася-ужу ў яе няма вянка на галове(бач.562).

Як бачым, ц цьвярдое замест ць сярэдне-язычнага зъяўляецца там, ідзе цеканыне-дзеканыне яшчэ на сусім шчэзнуўшы, але ўжо чэзэне. Пры большым уплыве нядзекаючие мовы ць, дзь заступаюць д, т мяккімі, калі яны ё перад і, я, е і шчэзлым ь у мове ўплы-тчай(рас.), і д, т цьвярдымі пад уплывам мовы зь цьвярдымі

д,т перад е,і (укр.).

В таксама гаворы паўднёва-палескія, у каторых на месцу сярэдне-язычнага дэз перад е ё дэз цьвярдое, аднолькава, як кадзе менаваны, ц цьвярдое на месцу ць сярэдне-язычнага іншых гавор таго ж Палесься. Гэтак, у Давід-Гарадку вымаўлябць: дзэрэвяны, нас мужчын е дзесецёх, стояло дзэрвець жонак побач із седзіець, ходзіў, садзіў(мой запіс ад М.Бразоўскага, Да-відгарадчаніна.

Зы менаванага відаць, што зацьвярдзельня д,т перад е,і ня ё на суцэльнym прасцягуту паўднёвога Палесься, але астравцамі, дый то блізу заўсёды побач із дэз,ц.

Пераход сярэдне-язычных дэз,нь у й,дз,ц цьвярдия на месцу дэз,ць сярэдне-язычных, заступленне цьвярдымі д,т сярэдне-язычных дэз,ць побач із захаваныям дэз,ць ў тых жа гаворах,- усё гэта з усею пэўнасцю съветча, што ў вусім паўднёва-палескім дзялекце было дзеканыне й цеканыне, як і сярэдне-язычныя з,с,н.

Дык, разгледзеўши асаблівасці мовы паўднёвога Палесься ў цяперашнім яго стане, можам съцвердзіць тое, што было за-цемлена на пачатку гэтага артыкулу: бальшыня рысаў Паўднёвога Палесься, у тым ліку ўсі галоўныя, тая, што і ў мове вяліка-літоўскай; усі ж рысы яго такія, як у паўднёвым нарэччу вялі-калітоўскім. У цяперашнім сваім стане яны йдзе ладне, а йдзе й вельмі ўзрушены ўплывам украінскім і далёка ня ўсі ўсюды захавалі паўніню свае спачатнае якасці; але й сваім цяперашнім станам яны супоўна съцьвярджаюць сваю спачатную прыналеж-насць да мовы вялікалітоўскай.

Прычыны ўпływu ўкраінскага былі, першае, ў тым, што I569г. звыш 4!5 паўднёвога Палесься была адарвана ад гаспадарства Вялікалітоўскага да гаспадарства Польскага і адміністрачна прымулучана да Украіны, ідзе заставалася й па забраныю Расі-яю; з гэтаю паўднёвой часцю была ў блізкім бытавым узаем'ю тая часць паўднёвога Палесься, што заставалася палітычна а наапошку толькі адміністрачна ў Вялікалітве-Беларусі. Другое, Вялікаліцьвіны паўднёвога Палесься хадзілі на "Ніз"(Запарожжа), прымалі сучасце супроць польскіх і супроць панскіх паўстан-нях украінскіх атаманоў. У якіх вялікіх памерах гэта дзеялася відаць із тога, што Кацярына 2-я перасліла із Запарожжа на Кубань два вялікалітоўскія палкі. Напэўна тых, што зварачалі-ся да свайго дарагога Палесься было шмат болей. А зварачаліся яны із зукраінізавану мовою. Гэта стала прычынаю таго, што ў тым самым месцу адныя вымаўляюць павялікалітоўску, другія - з рознымі ступенямі украінскага ўплыwu. Не малою прычынаю бы-ло й тое, што Вялікаліцьвіны паўднёвога Палесься належылі да украінскіх епархіяў, стыкаліся з Украінцамі на царкоўных <sup>26</sup> уроочыстасцях у сваіх і далёкіх украінскіх святынях.

ПРЕТЭНСІ ЎКРАІНЦАЎ ДА ДАЎНЕЙШАЕ ЛІТАРАТУРНАЕ МОВЫ  
ВЯЛІКАЛІТОУСКАЕ.

Вельмі дзіўныя прэтэнсі некаторых Украінцаў да даўнейшае літаратурнае мовы вялікалітоўскае(беларускае), што заразом была моваю гаспадарстваю Вялікага Князства Літоўскага, гаспадарства народу вялікалітоўскага(беларускага). Праўда, такія прэтэнсіі на сусім навіна, але, казаў тый, аднаўленыне старога хвадьшу, у якім была гадавана ўкраінская інтэлігенцыя Галіччыны.<sup>27</sup> З боку вялікалітоўскага на гэта не зварачалі тады ўвагі, уважалі гэта за няшкодную дзяцінную хваліню. Здаваласяб, што Украінцам тыпу пана М. Андрусяка даўно пары зразумець усю няпраўду і компромітаци ѿ саміх Украінцаў ад такога цверджанья. Прымеж тога газеты ўкраінскія "Новый шлях" а "Вільне слово" ад сябе яго нанава высынулі. Праўда, што з гэтакага ўчынку іхнага на можна шмат дэзінца, бо чаго можна спадзявацца ад шовіністичных лятукоў, што лятуць праз Украіну Святаслава Ігоравіча, кн. парадскага ў Кіеве, шукальніка прыгод у съвеце, што быў пакінуўшы Кіеў дзеля Баўгары, бо ў ёй "і коні, і віно". Не Баўгару ён прылучыў да Украіны, але сябе да Баўгары. Як газета "Беларус" (№.141) у кароткім зацеме заперачыла такому цверджанью, тады неўспадзеўкі выступіў Украінец, проф. Васіль Чапленка(Чапленко), асьвятачо, што, праўда, мова Статуту Літоўскага на была ўкраінскаю, але была "беларуска-украінскаю", і што за такую яе уважае "бальшыни дасыледаванынікаў". Перш-наперш надабе прасіць проф. Чапленку, каб ён падаў прозьвішчы належальных да такога бальшыні.

Чаму "руская мова"? У свае асьветчаныне Чапленка уважаў за патрэбнае ўставіць зацем, што "гэту мову тады звалі русь-кай". Затым і тут надабе праз гэта сказаць колькі слоў перш, чымся перайсьці да дальшага разгляду цверджанья Чапленка-вага.

Хрысьцянскія цэрквы ўсходняга абраду і вернікаў іхных звалі ў нас даўней "рускімі" з тae прычыны, што агульнае прыймо хрысьцянствам у Вялікалітве адбываўся пасярэдніцтвам Кіева, Руці. З хрысьцянствам прышла царкоўная літаратура, зн., ізноў "руская", дарма што яна была царкоўна-славянская; адлі гэты назоў перайшоў на мову пісому вялікалітоўскую, з мовы пісомае - на мову наагул. З глынца рэлігійнага "рускімі" былі таксама Ноўгарадцы а Суздалцы, зь іх апошнія пасълі адзяржалі назоў "Маскоўцы", а Пётра I дадаў да гэтага назову й значаныне нацанальнае. Каталіцтва, будучы прынятае пераз Польшч, звалася ў нас "вераю польскай", а каталікі - "польскімі" (не Палякамі). Гэта было да першых год XX стг. Ужывалі яшчэ назовай "грэцкая вера", "Грэкі" і "рымская вера", "Рымляне", але гэта было шмат радзей.

Удзяржанью назову "руская" мовы вялікалітоўскае папрыяла, відавочна, тая акаличнасць, што гэтым назовам як нацанальным перасталі звацца Украінцы Вял.Князства Літоўскага, зн. не магло быць зь зымашаньня "русіноў" вялікалітоўскіх, вернікаў праваслаўнае або вуніцкае цэрквы з "Русінамі"-Украінцамі як народу. Замест "Русіны", Украінцы Вялікага Князства Літоўскага

зваліся Чаркасамі; гэты ж назоў заставаўся ў іх і па прылучэнню 1569 г. Украіны да Польшчы. І Пераліслаўскую змову 1654 г. з Масквой Хмельніцкі ўчыніў не ад Русі, але ад "Запароскага войска". Праўда, у Гадзяцкай змове гатмана І. Выгоўскага 1658 г. Украіна, што мела быць трэйцю часцю Рэчы Паспалітае, названа "Вялікім Князствам Рускім" але гэта быў упльў польскі, бо рускай звалі Паллякі украінскую Галіччыну. Толькі "на некаторых найдалых заходніх украінскіх землях ён (назоў "Русь") да апошніх часоў захаваўся ў спачатным значанні Русь=Украіна, Русін=Украінец" (Енцыклапедія Украінознавства. Мюнхен-Нюёрк, 1949, I, б. 12). Дыкожэ толькі "у заходнё-украінскіх землях у Аўстра-Вугоршчыне назоў 'Русь' і 'Русін' уздзяржаўся траха да канца XIX ст." (там жа). Пасълій Масква ўрынула Украінцам (з вынікткам тых, што былі пад Аўстраем) назоў "Малорусы". Да першых съветнае вайны ніхто ў Расійскай імперыі ня зваў усходніх Украінцаў Русінамі. Ведалі гэты назоў толькі наўчоныя. На толькі ён быў забыты, што Расійцы, ня хочучы ў сваіх русыфікачных палітыццах утаж-самляць "сваіх" Украінцаў з Галічанамі, у падручніках першых звалі Малорусамі, а другіх Русінамі, і ўсі, вучышелі ѹ вучанікі разумелі пад імі два розныя народы.

Цыфердзяжаніні Чапленкавы. Чапленка піша (падаю ў перакладзе):

"Царкоўна-славянская аснова спала адноўкава як Беларусам, так і Украінцам, таксама пасълій яны супольна дадавалі да яе жывыя слова а звароты" (падчыркненыні мае. Я. С.).

Што з агульным прымом хрысьцянства прышла як да адных, так і да другіх, дык і да трэйціх (Славен-Ноўгарадцаў) рэлігійная літаратура ў мове царкоўна-славянскай, зн. ў бальшыні македонскай, часткава баўгарскай, гэта ўсім сведама. Да гэтаяе мовы ўносілі свае асаблівасці, -больш нясъведама, чымся съведама, - Вялікаліцівіны ѹ Украінцы, але нельга сказаць, каб яны гэта рабілі "супольна". Наадварот, пісар Украінец уносіў асаблівасці ѹкраінскія, а Вялікаліцівін - вялікалітоўскія. Гэтак ужо ў Астраміравай Евангеліі 1056 г. і Архангільскай Евангеліі 1092 г. маём жывы цурук народнае мовы вялікалітоўскае.

Яшчэ Чапленка кажа:

"А затым, што ў тэкстах прахтычнага характару ("діловых") дзяржаліся традычнага царкоўна-славянскага правапісу, дык і ў іх (а не адно ў царкоўна-славянскіх кнігах) як правіла не дапушчалі ані беларускае ані ѹкраінскае фонэтыкі (у іх не адбілася ані беларускае аканьне-яканьне ані ѹкраінскае іканьне)."

Што да недапушчаньня, дык надабе гэта прызнаць, калі дадаць "на пісьме". Узглядам жа сваіх гукаў, дык нашы чытавое царкоўна-славянскіх тэкстаў маглі вымаўляць гуки іх толькі пасвойму, паколькі гэта дазвалені чужы правапіс, бо йдзэ маглі навучыцца македонскае вымовы? Можа быць толькі некаторая засыцярога ўзглядам аўтараў царкоўна-славянскіх твораў. Маглі таковыя тагачасныя наўчоныя як піскуп съв. Кірыла Тураўскі вымаўляць памакедонску, але пытаныне, ці, могуць вымаўляць, яны вымаўлялі. Але ненаўчоныя, калі ня сусім чыста, дык у ладнай меры вымаўлялі пасвойму. Напэўна .

ў вялікай меры, калі ня сусім чыста, вымаўлялі пасвойму перапісаньнікі гатовых твораў, пакуль дазваляў царкоўна-славянскі правапіс. Калі б не вымаўлялі па свойму, дык не рабілі б абмылаў, уносячы гукаўныя рысы свае роднае мовы.

Што ж да тэкстаў канцылярскіх і іншых пісаняў прахтычнага характару, то аўтары ве й чытарове іх вымаўлялі толькі па свойму. У прахтычных творах вялікалітоўскіх пррабіваліся да некаторае меры гукаўныя рысы вялікалітоўскія; пррабіваліся зацьвярдзельні<sup>28, р. ч. ц</sup> і іншыя, таксама аканьне, на'т дзеканьне-цеканьне. А што да хормаў а словаў, дык ня трэ' было ім пррабіваща, іх пісалі. Узноў ткі адны, зн. Вялікаліцьвіны, мелі свае канцыляры і пісалі прахтычныя творы ў Полацку, Віцебску, Смаленску, Ноўгарадку, Вільні, Горадні і інш., а таксама ў Пскове а Разані. Калі Рыжане зварачаліся з чым да Вялікаліцьвіноў, дык і ў Рызе пісалі павялікалітоўску. Хіба падобна было ў канцылярах земляў украінскіх. Ф.Мылка<sup>29</sup> мянуе канцыляры галіцкую, ільвоўскую а перамысьскую.

На тэрыторыі вялікалітоўскай гэтак, як менавана, было датуль, пакуль задзіночнае гаспадарства вялікалітоўскае ня стала магутным із моцным цэнтрам у Вільні, зн. блізка да палаўцы чатырнадцатага стагодзьдзя і не пазней трэйце чэцьверці гэтага стагодзьдзя.

Канцылярская мова менаваных цэнтраў вялікалітоўскіх, толькі зь некаторымі выняткамі ўзглядам Пскова а Разані, ня толькі ня мела ў сабе царкоўна-славянскія асновы, але й ніякіх прымешак царкоўна-славянскія мовы. Адно тады сустрэкаліся ў ёй адзіночныя царкоўна-славянізмы, як аўтарам пісані, лісту была духоўная асoba, звычайна піскуп.

З канцылярской мовы асобыных гаспадарстваў вялікалітоўскіх, адлі з такое ж мовы задзіночанага гаспадарства вялікалітоўскага вытварылася стара-літаратурная мова вялікалітоўская, яна ж мова гаспадарстваўай й асьвячоных клясаў на ўсім працьязе гаспадарства. Царкоўна-славянскія асновы ані такое ж прымешкі ў ёй ня было, была толькі правапінай аснова царкоўна-славянская. Хто кажа праціўнае, тый гукае ня подле моўных фактаў, але подле тога, як было з вытварэнням літаратурнае мовы расійскай. Калі б была царкоўна-славянская аснова стара-літаратурнае мовы вялікалітоўскае, дык былі-б некаторыя пераходныя стады ад малога пранікання мовы народнае да большага і ў канцы да ёе супоўнага запанаванья. Другое, у самой паўсталай стара-літаратурнай мове вялікалітоўскай захаваліся б некаторыя рысы ц-сл. Але ані аднаго, ані другога ані няма. А ў народнай мове вялікалітоўскай царкоўна-славянізм ёт толькі адзіносенікае слова "благі" і ўтворанае ад гэтага прыметніка прыслоўе "блага"-абое з праціўным значаньнем "нядобры", "нядобра". Але ўжо вышыні ступні гэтага прыслоўя мае хорму вялікалітоўскую "балазе". Дый "благі", "блага", дарма што вельмі пашыраныя, не абымаюць усяго прасціцца вялікалітоўскага, бо ў часці яго ўжываюць "ліхі", "ліха".

Стара-літаратурная мова вялікалітоўскай была канчальна вырабленая ўжо на пачатку пятнадцатага стагодзьдзя, пачалася ж яна раней, відавочна ў стагодзьдзю чатырнадцатьм. У ста-

годзьдзю пятнадцатым была ў ёй багатая, у тым ліку красная (мастакая), літаратура. З гэтага ж стагодзьдзя маєм у ёй харошы пераклад вялікае часыці Біблі.<sup>30</sup>

Асноваю стара-літаратурнае мовы вялікалітоўскае сталі паўднёва-заходня гаворы собскіе Полаччыны (у значанью гісторычным гэтага тэрміну), гаворы драгавіцкія, зн. нарэчча паўднёвога (званага таксама паўднёва-заходнім). Нормы стара-літаратурнае мовы вялікалітоўскае я вылічыў у сваей брошуре "Доля мовы беларускае ў розных перыяды гісторыі Беларусі", у Нью-Ерку 1954 г.

Як усе ў Вял. Князтве Літоўскім, так і Статуты Літоўскія 1529, 1566 і 1588 г. былі выданы менавана літаратурнаю мовую.

Паўтараю: менаванае асьветчаныне Чапленкі было чыстаю неспадзеўкаю, тым больш, што ў сваей працы "Украінска літаратурна мова (ХVІІ-ХVІІІ в.), у Ню Ерку 1955 г., ён паказаў праціўнае. Пішуучы на бб.9-10), як было з украінскаю народнаю мовую да XVII стг., і што ў ХVІІ-ХVІІІ стг. ўкраінская інтэлігенца на ўсходзе моўна абруслена, а на захадзе спалені-зavalася, Чапленка кажа: "Але побач із гэтым тады ж ткі зьявіліся першыя творы, пісаныя запраўдана мовую ўкраінскую" (б.ІІ). Былі імі інтэрмэды і да іх падобныя творы, - усіх 16-17 ад 1616 г. да 1798 г. (б.ІІ); толькі адзін із іх быў друкаваны 1792 г. Гэта былі "нічысьленыя, нічымелыя й малавартныя зь літаратурнага глянцава першыя спробы" (б.ІІ).

Украінская літаратурная мова началася выданыям "Енеіды" І. Катлярэўскага 1798 г.. З гэтым згаджаецца й Н. Дурново ў сваій працы выданай у Брне 1924 г. (гл. ніжэй, б. ), пішуучы, што украінская літаратурная мова ў старым часе не паўсталала (бб.10 а 20-ал).

Дык ідзе проф. Чапленка абмыліўся, у сваей кнізе ці ў "Свободзе"? Выглядзе, што ў "Свободзе", бо тут ён толькі асьветчыў, а ў кнізе прывёў факты а довады. Добра, адымі, зъвярнуцца да самае мовы Статуту. Прывёшы ў сваім артыкуле ведамы пастановой Статуту пра з мову, аўтар пытаемца: "Што тут украінскае а што беларускае?" Не заўсёды із семнанццёй слоў проказі магчыма даведацца, да якое із славяскіх мовай яна належала. Але папрабуем. Наўперед прывяду дакладны тэкст менаванага пастанову, бо ў "Свободзе" ён быў выдрукаваны з абмыламі (у дужках пакажу, як выдрукавана ў "Свободзе", калі ё розыніца): "А писар\_ (писарь) зем ский (земский) маеть по руску, литерами и словы (слови) рускими, всі листы, выпісы (у "Свободзе" гэтае слова прапушчана) и позвы писати, а не инымі езыком (язиком) и слова".

Найперш бачым тут слова "листы". Яно ў мове вялікалітоўскай мае шмат значаньняў, ад лісту расыліннага да лісту ў значанью "дакумэнт" (ліст хрышчоны-мэтрыка хрысту, ліст падхоўны -мэтрыка съмерці, ліст дарожны -пасыветчаныне на падарожжа, ліст заручны - дакумэнт заруки, ліст закрывальны -выймо з пад дзеяньня некаторага права, імунітэт і інш.) З тога, што ў вымічэнні, што мае быць пісаны "паруску" слова "лісты" стаіць на першым месцы, яно тут знача "дакумэнт". Другое, лацінізмы "літара" ўжываюць у цяперашній і ў даўнейшай мове вялікалітоўской, а ў мове ўкр. замест яе ё баўгарызма

"буква". Хорма дзеяслова "маеть" ( з канчаткам-ть); гэта хорма ўсходняга чарасла. Сярэдняга дзяялекту мовы вялікаліт-оўскаяе, дыкж таго чарасла гэтага дзяялекту, каторага паў-ночна-ўсходняя часьць (паўднёва-заходняя часьць собскага Полаччыны) стала асноваю старое літаратурнае мовы вялікаліт-оўскага. У сярэднім чарасле гэтага дзяялекту канчатак -ць ў З ас. адз. ліку ё толькі тады, як націск на канцу (мае, але плець), у заходнім чарасле гэтага дзяялекту, як і ў вусім паўднёва-заходнім дзяялекце паўднёвога нарэчча вялікаліт-оўскага З-яя ас.адз.л. ня мае канчатку ў дзеясловах з асноваю на -е. Таксама ў мове ўкраінскай няма й ня было даўней канчатку ў гэтай хорме. "По руску"-хорма вялікаліт-оўская, паўкраінску было б по руські. Цывяды ер у слове "писар" паказуе, што мяккое р было зацьвярдзейшы. Прылучаёў зацьвярдзелага р у Статуце множасць, як на канцу слова, так і перад я, і, замест каторых ё а,ы (враднікам, господара, прыміти). Гэта рыса агульна-вялікаліт-оўская. Затым я ё і ў паўднёва-палескім а ў паўднёва-северскім дзяялектах ("паўночная -украінскім нарэччу", як пішуть Украінцы), каторы ёсьць падпалаі пад украінскі ўплыв часцячай паўднёвога нарэчча вялікаліт-оўскага. У мове ўкраінскай зацьвярдзелага р няма. У часці паўночнага нарэчча вялікаліт-оўскага гэтая рыса цяпер шчэзнуўшы пад уплывам расійскім. Відаць гэта з тога, што там, ідзе ў гэтым нарэччу ё р мяккое замест р зацьвярдзелага, такім жа мяккім ё спачатнае р цвярдое, бо, стараючыся, пад расійскім уплывам, вымавіць мякка сваё зацьвярдзелое р, вымаўлялі "мякка ё спачатнае р цвярдое, бо адно ё другое было цвярдое. Гэта даўно звязанена (Шахматай і інш.) Усі памяткі, пісаны ў паўночным нарэччу мовы вялікаліт-оўскага съветчанска праз даўнейшае зацьвярдзелае р у вусім ім. Прыяду колькі прыкладаў з книгі Chr. S. Stang: Die altrussische Urkunden-sprache der Stadt Polozk. Oslo, 1939. (у дужках падаю бачыны, што ў кнізе Стангавай): м штер I448(55), дрысы канца I4 стг.(35), товарышов I470 г.(44), крытвы I455 г.,рыгі I465 г., рыхане I5 стг.,рыханіну I5 стг.,рыханом I5 стг., рыскім I5 стг.(у Станга ўсі 6 на б. 45). Серебрыны I405 (18),серебры-ным I405(20),серебрыных I405 (20),серебрыный I406 (22) і інш. Зацьвярдзелае р у паўночным нарэччу вялікаліт-оўскім съцьвярджае й А.Сабалеўскі (Соболевский) у працы "Смоленско-полоцкій говор в I3-I5 вв. (РФВ,ХУ, б. 7 а наст.).

У слове "язык" ё е на месцу ненацісненага этымолёгічнага я ( я з малога юса, а па мяккім сугуку). Гэта рыса пра-вапісная, ведамая яна ў літаратурнай мове Вялікага Князства Літоўскага( стала ў ёй нормаю), так і ў пісомай мове Пскова а Разані. Паўстала яна на грунце аканьня: вымаўлялі ненацісненая е як я, але традычны правапіс вымагаў пісаць е; затым, стараючыся не абмыліца, пісалі е замест этымолёгічнага я там, ідзе гэты самагук ня быў контроліраваны, або рэдка контроліраваны хормамі зъ я пад націскам. У вусіх пачатных школах вялікаліт-оўскіх вучанікі робяць гэтую абмылу. У Статуце гэтая рыса сыштэматычна праведзена. Значыцца, было я-каньне (вымова ненац. е па мяккіх сугуках як я); а калі я-каньне, дык і аканьне, бо яканьне без аканьня ня бывае. У паўднёва-палескім дзяялекце вымова е замест ненац. этымо-

лёгічнага я ўзынікла з тае ж прычны.

Як вымаўлялі ў Статуце перад і, е, я могучыя мякчэць сугучкі? Калі б вымаўлялі цверда, была б гэта рыса ўкраінская, калі мякка-вялікалітоўская. Дапусцім, што вымаўлялі цверда (пыкар, зэмскі, лытэрамы, рускымы, листы, выпысы нэ пысаты), тады мусілі вымаўляць цверда с і ў слове "всі" знач. як усы. Але цвярдое вымовы с у слове "всі" у мове ўкр. ніколі ня было, ёй была вымова всі(у)сі, бо тут і з яць. Значыцца, могучыя мякчэць сугукі вымаўлялі ў Статуце перад і, е, я, як і ў вусей старой вялікалітоўскай мове літаратурнай, мякка (пыкар, зэмскі, рускімі, листы, выпысы, не, усі). Але мяккіх т, д у мове вялікалітоўской няма, замест іх ё ц, дзь сярэдне-язычныя. Значыцца, у разгляданай проказі слова "пісати", "маеть" вымаўлялі пісаци, маець. Што такая вымова д, т была перад і, е, я, ѿ, съветча ня толькі іх цяперашняя вымова, але таксама сучасныя із Статутам 1588 г. мусульманска-вялікалітоўскія Аль кітабы, пісаныя арабіцою. (гл. J. Stankievič: Mova rukapisu Al Kitab. у Ню Ерку 1954). Прылучаі на гэту рысу стрэліся ў вышменаваным лісьце Рыгі да Віцебску з калія 1280 г. і ў іншым месцу. Разам із дзь, ц сярэдне-язычнымі былі з, с, н, перад і, е, я, ѿ, зн. ў земский, всі, не разгляданае проказі. Калі перад и былі сугукі мяккія, дык перад ы былі цвярдые. У лацінізыме ""литерамі" т было цвярдое, е па т выдрукавана, затым што ня было літары з.

У всі (вымаўлялі усі або усі) маём прылучайную гукавую некаторую падобнасць паміж вялл. всі (вымаўлялі усі або усі) і ўкр. всі (рэзныца толькі ў с, мяккім у Украінцаў, сярэдне-язычным у Вялікаліцьвіноў. Морфолёгічна, адымі, гэта хормы розныя - ўкр. всі з въс, вялл. всі (цяпер пішам усі або усі) з въсі. Хормы всі ўжываюць у ўсходнім чарас্লе сярэдняга дзяялкту вялл., яна была нормаю старое літаратурнае мовы вялікалітоўске. Як съветчаць іншыя памяткі, що у мове стара-вялікалітоўскай, народнай і літаратурнай, было зацвярдзельм. Значыцца, з усяе "беларуска-украінскае супольнасць" застаецца ў разгляданай проказі толькі супольным злуч "а". У разгляданай проказі ня стрэліся слова із спачатным ць, але ў Статуце 1588 г. наагул замест яго вельмі часта ўжыта е як не пад націкам так і пад націкам. Прыкладам: (Урад генэрал-вознага маюць даваць)"в том воеводстве и повете оселому родичу Великого Князства, писмо руское умеючому" разьдзел IV, б. I04). Рыса гэтая ня была нормавана ў старой літаратурнай мове вялікалітоўскай. Ужыванье е ў Статуце зам. ня толькі бяз націку, але й пад націкам, съветча, што ў пару Статуту на літаратурную мову Задзіночанага гаспадарства вялікалітоўскага ўпльывала нарэчча паўночнае мовы вялікалітоўске.

Агульны ж выпад узглядам гаспадарствавае й літаратурнае мовы Вялікага Князства Літоўскага можа быць толькі гэткі: яна была толькі вялікалітоўскай; ніжкіх рысаў украінскіх у ёй ня толькі ня было, (лучалі толькі як абмыны), але далёка ня ўсюльых у ёй Украінцы маглі што вымавіць пасвойму.

Украінцы, адымі' як і Жмудзіны, чыталі, пісалі й тварылі гэтую літаратурную мову вялікалітоўскую і мелі яе за

сваю. Відаць гэта з тога, што ня звалі яе літоўскаю, як звалі народную мову вялікалітоўскаю. Відаць таксама з тога, што, па прылучэнню Украіны да Польшчы 1569 г. (Люблінская вунія), Украінцы дамагаліся, каб гэтая мова й далей была ў іх моваю ўрадоваю. З другога боку, ведама, што нацанальна сучасныя Украінцы адрозньевалі сябе ад вялікаліцывіноў. Значыцца, пры съведам'ю нацанальнім маем тут нясьведам'е моўнае.

Украінцы прызнаюць, што, прынамся ў стагодзьдзю асъмінанцатым і ў вялізарнай бальшыні стагодзьдзя дзвесятнанцата гадзінца іхная ўжышала літаратурнае мовы расійскае (а не свае украінскае), але ня хочуць прызнаць, што ў XV-XVII стг. украінская інтэлігенца ўжышала літаратурнае мовы вялікалітоўскае. Штосьці нядобра тут із "чernoокую сестрою Вялікалітвы" яна ставіцца да свае "сінявокас сястры" горш чымся да чухоё Масквы. Святычаныя научных празь вялікалітоўскасць гаспадарствае й літаратурнае мовы Вялікага Князства Літоўскага (выдрукаванае не павялікалітоўску, падаю ў перакладзе).

Проф. Н.Дурново: Введение в историю рус. языка, ч. I, Источники (Spisy Filosoficke fakulty Masarykovy Univerzity v Brne, Brno 1927):

32 "У пятнанцатым стагодзьдзю ў Паўднёва-Захаднай Русі," што ўходзіла ў тым часе ў склад Князства Літоўскага, мова прыхынчных твораў мясцовых гаспадарствавых урадаў, у каторай аснове ляжала адно із жывых нарэччаў беларускіх, стаеца ў тым часе ў літаратурнай, у каторай ужо ў тым жа стагодзьдзю паўстаець багатая літаратура, як перакладная, так і орыгінальная; гэтай жа моваму перакладаюць і Біблію, ня каму чужа ўжо праз творы не-царкоўнага характару" (бач.10).

Проф. М. Янчук: Нарысы гісторыі беларускага літаратуры, у Менску 1922, бач.4I: "Беларускага кніжнае мовы ўжывалі ня толькі ў літаратуры царкоўнага характару. Ужо з канца XIУ стг. яна здабыла сабе пэўнае ў пачэснае месца ў літаратуры свецкага зьместу, што была ня менш вялізная ў багатая, чымся царкоўная".

Проф. Е.Карский: Белорусы, I, б.34I: "У васнове старога нарэчча заходніярускага ляжыць жывая мова беларуская... Гэтае мовы адноўлявала ўжышала ў Заходній а Пайднівой Русі".

Проф. Е. Карский: Белорусы, III-2, бач.16: "Вось усі тын ўмовы, каторыя так або інакш высунулі ў Заходній Русі ў ролі літаратурнае народную мову. Яна служа моваю адміністрацы, ёю пішуць праўныя а літаратурныя памяткі, ёю гамоне ўся інтэлігенца Літоўска-Рускага гаспадарства... Гэтая мова, стаўшы гаспадарствавай у гаспадарстве Літоўскім, пашыралася і ў літаратуры Паўднёва-Захаднай Русі". Prof. Walerian Kwiatkowski: Ze studium o j.ez. wczes.W.K.Lit. (Alma Mater Vilnensis, prace zebrane. Londyn 1958):

(Як 1385 г. быў учынены ў Крэве акт асобавае вуні Літвы з Польшччу) "Літва ўнесла да скарбніцы эўропскага культуры адзін радкі дар -- мову, што ня была ані моваю жмудзкаю ("jezykiem litewskim"), ані аднэй з тых моавў, што дагэнуль у Эўропе мелі быццам права грамадзянства. Была гэта скрыста-лізаваная ўрадовая мова гаспадарства Літоўскага. У ёй здаўна выдавалі ўсялякія акты. Яна была моваю канцылярыі Вялікага Князя. Яна быма моваю ўсіх двароў, княскіх а баярскіх, таксама моваю шырокіх грамадзкіх масаў на прасціязе ўсход-

нім а ўсходне-паўднёвым Вялікага Князства... З пачатку была яна моваю вымучна ўрадовых актаў... Ужывае яе адміністраца а суды, множацца ў ёй пралы-прызвілеі. Наапошку, звязуялеца Статут Літоўскі, колькі разоў рэдагаваны і ў 1588 г. выданы друкам"(бач. I33).

"Скланеныне спакменьнікаў... прыраўнальна вельмі суцэльнае ё абсолютным доказам моўнае суцэльнасці жарала, з каторага пісары сілялі свой матар, ял. Значыцца, ё доказам суцэльнасці разгляданае тут мовы, ды пры апіршчу на пярэднія фонетычныя дасьледаванні --доказам не беларускасці." (бач. I43).

Проф. Т. Ламшоў: Беларуская граматыка, у Менску 1935: "У эпоху быцця Літоўска-Беларускага Князства склалася блізкая да жывое мовы беларускае таго часу літаратурная мова, якая была ўрадовой гаспадарствавай моваю. У гэтай мове захавалася найбагатшая літаратура як царкоўна-рэлігійная, так і праўнага зъместу"(б.7).

Той жа Ламшоў(Ломтев) у "Грамматика белорусского языка", у Маскве 1956 г., кажа пра стара-літаратурную мову вялікалітоўскую: "Яна мела ўсі асноўныя рысы, каторымі харктарызуюцца й цяпер: у ёй былі ўжо такія харктарыстычныя рысы цяперашнія мовы беларускае, як аканьне, дзеяньне а цеканьне, зацвярдзелеа р"(б.4). Prof. St.Ptaszycki(Eencyklopedia Polski, T.3, 1915):

36

русская запанавала ў Літве ў вусіх праявах гаспадарствавага а грамадзкага жыцця і прыйшла на т да дачыненія прывільных. Стала яна моваю ўрадоваю: паруску пісаны правы-прызвілеі, даніны вялікіх князёў, усялякія гаспадарствавы й прыватныя акты. Гэтаю мовою гамоняць Ягайла а Вітаўт і наступнікі іхня ј аж да Зыгмона-Аўгуста; ужывае яе вышшая кляса грамадзтва літоўскага і стаецца яна таварыскай моваю. Мова гэтая мела ў сваёй аснове жывую мову беларускую. Гэтаук утворана мова была супольнай паўднёвой Русі"(б.349-350). "У гісторычным развою нарэча беларускае сталася асноваю гаспадарствавае мовы Вялікага Князства Літоўскага і культурны ўплыў національнасці беларускае агарнуў усі землі рускія, якія не падпадалі пад уплыў Масквы"(б.357).

Prof. Chr. S. Stang: Die weissrussische Kanzleisprache, Oslo, 1935, 116 etc. 38.

Признаўцы<sup>38</sup> Вялікалітоўскую літаратурнае мовы; Т.Т.,  
у Менску, 1967.

Як бачым, з выняткам аднаго наўчонага этнографа, М. Янчука, усі гэтта менаваныя наўчоныя-мававеды, бо каму ж ляпей ня знаць гэтага, як не мававедам.


У рас.энцыкліпэдзе 1891 г. Брокгаўза а Ефрана кажацца, што "беларускаю мовою пісалі ўсі літоўскія акты й лісты" і што "яна была ўрадоваю"ад XIІ стг.", запраўды і ўперад.

У перадмове да выданага ў Менску 1960 г. Акадэмлю Навук БССР Статуту Літоўскага 1529 г. кажацца: "Статут быў напісаны беларускаю мовою таго часу"(б.3). Статут выданы "пад рэдакцыяю акадэміка А.Н.Літоўскага ССР К. Яблонскіа".


В. Седов: О происхождении Белорусов(Древности Белоруссии), у Менску 1966, б.307, признаець урадовую (яна ж і літаратур-ныя) мову Вял.Кн.Літоўскага за вялікалітоўскую.

Дадам: і шмат іншых, каторых гэтта не мяную, бо ня маю пад рукою працаў іхных.

Ня будзе абмылаю асьветчышь, што гаспадарствавую й літаратурную мову Вялікага Князства Літоўскага признаюць за вялікалітоўскую прынамся ўсі аб'ектыўныя мававеды, што дасьледавалі мову вялікалітоўскую ў васпэкце гісторычным. Я пэўны, што й паважаны проф. Чапленка гэта признае, калі гэтак прастудзе.



Мапа пайдіївно-пальєската діалекту а діалекту часви Северинчыні, які орый Українскій моваведі звуть "паýњочна-úкраїниским нареччам" (пераянніта з "Карти говорів української мови", прыкладене да книгі Ф.Жилкі "Говори української мови").



Мэрыдзяналыны топонімны профіль  
1-назовы населеных бодак на -ичы,-овічы;  
2-назовы населеных бодак на оўцы,-інцы

## Зацемы

1

Меж іншага, гэта ўвесь час ё ў час. Ukraine , выдаваным Українцамі паанг'ельску ў Задзіночаных Гаспадарствах Амэрыкі. Таксама на мапцы The Ukrainian Quarterly вялікую часць этнографна вялікалітоўскага прасцяцагу хвалыша паказуюць як этнографна ўкраінскую.

2

Енциклопедія українознавства, т.І, Мюнхн-Ньюрк 1949, усі цытаты ўзяты з бач. 22.

3

Ведама, назоў такі штучны. Подле гісторы і таго, якіх назоў здаўна ўжываюць у Вялікалітве, надабе гэты прасцяціг зваць двумя назовамі: ту ю часць, што на ўсход ад Дняпра, зваць паўднёва-северскім дзяляктам, а часць праваберажную-паўднёва-палескім дзяляктам. Гэтую другую часці можно было зваць і дзяляктам дзярвянскім. Северская часць ё практычнай сяродніга дзялякту, а часць палеская ё практычнай паўднёва-заходніга дзялякту. Адзіноча гэтыя часці тое, што яны, першое, належаць да паўднёвога наречча мовы вялікалітоўскай і, другое, што падпадалі пад украінскі ўплыў.

4

Ф.Жилко: Говори украінскі мови, Киів, 1958, бач. I7.

5

Н.Дурново, Н.Соколов и Д.Ушаков: Опыт диалектологической карты русского языка в Европе (Труды Московск. Диалект. Комиссии, вып. 5, бач. 52 а наст. Е.Карский, Белорусы, т.І, 1904 г., б.І93-І96, а пасылья у яго ж "Рукой диалектологии" 1924 г., б.ІІ7-ІІ8.0 Курило: Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів...на Чернігівщині, у Кіеве 1924.

6

П.Расторгуев: Северско-белорусский говор, бб.І87 а І88. (Труды постоянной комиссии по диал. рус. яз., № 9). О. Курило: Матеріали до украінскої діялектольгії та фольклористики (Іст.Філол. Відділ Укр.Акад.Наук, збірник 85, у Кіеве 1928). А.Шафонский: Черниговского наместничества топографическое описание. У Кіеве 1851, бб.24-25, піша: Палесьсе, зн. часць Ноўгарад-Северскага, Глухайскага, Каралінецкага, увесь Погарскі, Імаглінскі, Старадубскі, Сураскі, Навамесцкі (пасылья Навазыбкаўскі Я.С.), заходняя часць Сосніцкага, Горадніцкі зн. Горадненскі Я.С.) павет і сёлы Чарнегаўскага павету, на пралым баку Днясны лемачын, маюць блізу такую вымову, як у Беларусі а ў Літве...

7-8

Там жа.

9

Гл. запісы Р.Кравченки з Аўруцкага пав. (Труды 0-ва Ізсл. Волынні, тт.У а XII.Гл. таксама "Отчет В.Каминского о поездке в Волынское Полесье для изучения народных говоров (Изв.ОВЯС,

т. XVI, кн.4; т. XIX, кн.2).

I0

В.Аntonович: Раскопки в стране Древлян (Археол.Комиссия. Материалы по археологии России, т.II). В.Рыбаков:Дрение Русы, б.92,94,95(Советская археология 17.1958)падчыркуе што жыхарства, каторае на поўнач ад вададзелу памеж ракі Краснае й р.Росі, мела тую самую культуру, што ў зямлі Радзімічаў, Вяцічаў, Крывічоў і Балтай("литовцев").

II

Аntonович, там жа; Рыбаков, там жа.

I2

Ф.Волков: Антропологические особенности укр.народа(бб.433, 435-438,440,444-445,450,452.

I3

Волков, там жа бб.468,470,472,508,515,516.

I4

Гл.П.Расторгуев:Северско-белорусский говор, б.20I а наст.

I5

Ономастыкаю завуць усі собскія ймены мовы, разам узятыя, зн.,хрышчонныя ймены й прозывішчы, топонімы(географныя на-звы) і гідронімы(назовы водаў - рэкаў,азёрай і інш.) Таксама ономастыкаю завуць часцы мававеды, што вызукае собскія ймены. А топоніма вызукае топонімы, гідроніма - гідронімы.

I6

Жилко, там жа,бб.18,38,42, гл. таксама менаваную малу.

I7

В.Ганцов:Діялектологічна класифікація українських говорів (Укр.Акад.Наук, у Києве 1923,бб.27,36,53 а 64).

I8

Jury Serech:Problems in the formation of Byelorussian, p.22-23.

I9

Б.Бидзіля:Лютеж-ремесленный центр эпохи Зарубинецкой куль-туры(Древности Белоруссии, б.154-6).

20

П.Лысенко:Археологическое изучение городов Туровской зем-ли(Древности Белоруссии, б.274).

21

Праз кн. Юр, я Сямёновіча Астроскага гл. F.Koneczny: Jerzy Semenowicz Ostrowski u Nowogrodzie Wielkim 1458-59,str.2(Ateneum Wilenskie,III, сшыток 9, у Вільні 1925.

22

Паліашукі завуць Вялікаліцьвіноў непаліашукоў"Паліявікамі"; падобна мащчане вялікалітоўскія завуць "Паліавымі" Вяліка-ліцьвіноў селавых. Ляг'енда выдрукавана ў "Веда" Но.7(12) 1952 г. б. 214.

23

Беларускі голас,Торонто 1962,Но.93,б.І-ая.

24

Гэткія паветы паўднёвога Палесься былі прылучаны да Ва-лынскай губерні:увесь Аўруцкі павет, большая (паўночная) часцы Жытомерскага, паўночная часцы Ноўгарадзкага, баль-шыня Ровенскага, бальшыня Луцкага, увесь Ковельскі, паў-ночная палавіца Валадзімерскага.

- 25 Я.Станкевіч:Пскоўскі дзялект, бач.І87,І88 (Запісы,кн. I,у Мюнхене 1962).
- 26 Ня ўсі асаблівасці мовы паўднёвога Палесся сяячыны вылічаны ў гэтым артыкуле(прыкл.,не паданы злучы да,дай, ужываны там, ідзе ўкр.та,тай. Ля вымічаных не заўсёды паказана месца запісу суцэльна ўжываных, як агульна ведамых.
- Рысы мовы паўднёвое Берасцейшчыны а Белападляскага пав. я свайго часу запісаваў, праходзячы з аднаго месца да другога. Памятую іх, але запісы не захаваліся.
- Аутар спадзяваўся выдрукаваць свой артыкул у газэце. Затым сцярогся цяжарыць яго цытатамі з літаратуры. Гэта ж было ў ніжнепрэдзеных зацемах праз стара-літаратурную мову вялікалітоўскую.
- 27 Прычыны гэтага хвалішту паказаны ў варт.Д.Давідовіча -Горадзенскага "Беларусь і Украіна"(Веда,№.7-10/24-27, 1953 г.,б.II5.
- 28 Прыкладам, аканьне прабіваеща ў тарговай змове Смаленску зь Немцамі 1229 г. і асабліва ў лісьце Рыжан да віцебскага князя з калі 1280 г. У гэтым сустрэлася й цеканыне.
- 29 Ф.Жилко,ц.праца,б.І3.Дарма што Жылка завець мову гэтых канцыляраў літаратурнаю, была яна толькі пісомаю, бо ня мала нормаў, агульна абавязаўчых.
- 30 Быў гэта,адылі,шчасльвы вынятак, бо ў царкоўных кнігах тады яшчэ панавала царкоўна-славянішчына, прауда, з множасцю рысаў вялікалітоўскіх. Выла яна вышіснена пасьлістамі стара-літаратурнаю мову вялікалітоўскую.
31. Артыкул В.Чапленкі быў беспасярэдні прычынаю гэтага артыкулу, быў тэю апошняю каплю, каторая сіле рэагаваць, хоць бы яна ня была найгоршай. Апрача тога, не згаджаючыся з Чапленкам, можна зь ім дыскутуваць; але немагчыма ніякая дыскусія із жадаючымі "Украіны"Кн.Святаслава Ігоровіча. Дыкже гэта было прычынаю, чаму на дыскусію з Чапленкам удзелена шмат месца ў гэтай працы. Затым няхай ніхто ня думае, што проф.В.Чапленка ёсць найгоршы да нас: ён адзін із лепшых.
- Е Украінцы, што прыялоць народу нашаму. Як прыклад, мяную сув.памяці антрополёга Чыкаленку. У яго ня было імпералізму, ён быў об'ектыўны. На навуковых зборках, чытанях, ён, прыкладам, зацімляў, што Севяране а Дзярвяне -плямёны вялікалітоўскія. Падчырковаў таксама об'ектыўнасць гісторыка й археолёга В.Антановіча ў тым, што ён паказаў у сваіх працах Дзярвян як плямя вялікалітоўскае. Нажаль, прыцелі нашы сярод Украінцаў-пасыўныя. Затым да-водзіцца лічыцца ня зь імі, але з варагамі народу нашага. На захопнасць іхнью маём заўсёды рэагаваць у сябе й вонкак.

Але, станаўко рэагуючы, ня маём утажсамляцца зь імі; ня маём быць такімі да народу украінскага, якімі яны да вялікалітоўскага. Не ўтажсамляйма таксама варожых да нас палітыкаў украінскіх з усім народам украінскім, але па-ступайма подле свайго ўзьдзержалівага характару і нашае гісторычнае традыцыі; не выступайма із сябе.

- Можна дадаць, што аднэй з прычынаў украінскае імпэралізмы да нас ё наша пасыунасць і бясконцая цярпіліосьць.
- 32 В Юго-Западной Русі". Гэтага тэрміну, штучнага й русыфікачнага, ужывалі Расійцы як назову Вялікалітвы й Украіны разам. Ім і гэтага было мала, і яны яшчэ звалі "Юго-Западным Краем"Часта, адымлі, "Юго-Западной Русью" а "Юго-Западным Краем" звалі адну Украіну, а Вялікалітву звалі "Западной" або "Северо-Западной Русью" а Западным" або "Северо-Западным Краем".
- 33 Як "нарэчча", так і "заходнія рускіе" - штучныя а тэндэнцыйна - русыфікачныя тэрміны.
- 34 Як ужо зацемлена, "Западнаяя Русь"-штучны й русыфікачны назоў Вялікалітвы, а "Южная Русь" або "Южная Россия" такі ж русыфікачны назоў Украіны. Зрусыфікаваны й лёяльны да русыфікачных тэндэнцаў Карскі таксама ўжывае гэтых назоваў.
- 35 Таксама тэрмін штучны й русыфікачны. Літоўска-Рускім ні- якае гаспадарства ня звалася.
- 36 Пташыцкі завець тут мову вялікалітоўскую так, як яе ў нас звалі даўней.
- 37 Нарэччам некаторыя мавареды завуць кожную народную мову ў вадроўненінне яе ад мовы літаратурнае.
- 38 А.Пьпін: История русской этнографии, І.У.П., 1892, піша, што Ліндэ зваў "мову Статуту Літоўскага беларускай"(бач.35), а на бач.36 кажа: "Гэтак азначаў Ліндэ склад мовы беларуское. Ен не ўтажсамляў яе ані з моваю расійскаю, ані з польскаяю".

Перад чытаньнем папраўце ніжэй паданыя абмылы друку.

Есьць	! Mae быць	! Бачына! радок
адправах	! адправах	! I ! 3 з гары
меж УРСР, ідзе ё	! меж УРСР і БССР, а на ўс-!	!
	! ход ад Дняпра да р. Дзяс-	!
	! ны на тэрыторыи УРСР, ідзе	!
	! ё	! 2 ! 26 з долу
ізъ Любечам	! ізъ Любечам 5	! 2 ! 4 з долу
наўчоных Вальнян	! паўночных Вальнян	! 3 ! 18 з долу
пярэджанае	! парэджанае	! 4 ! 18 з гары
на чале із сваім	!	!
князям	! на чале із сваім князям	!
	! Святаславам, паўночныя ра-	!
	! зам із Драгавічамі на ча-	!
	! ле із князям	! 8 ! 12 з долу
Чыкаленку	! Л.Чыкаленку	! 32 ! 16 з долу
Апынуўчя	! Апынуўся	! 12 ? I з гары
Як мы прышлі,	!	!
тата быў вышашы?	Як му прышлі, тата буў	?
	! вушашы.	! 15 ! 19-20 з долу

Бодка 6-ая моўных асаблівасцяў на бачыне  
ІЗ-ай мае быць гэткая: Е дъютонг ie зь яць на-  
цісненага, а яць пенацісненага перайшло ў e:  
міста, мешчанін. У мове ўкр. кожнае яць перайшло  
у i:misto, mishchannin.

Скарачэнныі назоваў цытаванас літаратуры

Ксл.-М.Касцяровіч: Віцебскі краёвы слоўнік, у Віцебску 1927.  
Нарысы-Нарысы("па") беларускай дыялектолёгіі, у Менску 1964.  
Полесье-Полесье (лингвістика, археология, топоніміка), у Маскве 1968.  
ОРЯС-Отделение русского языка и словесности Импер.Академии наук.  
РФВ-Русский филологический вестник.  
Шсл.- М.Шатэрнік: Краёвы слоўнік Чэрвеньшчыны, У Менску 1929.

Важнейшыя працы таго ж аўтара

Прыстаўное в у мове беларускай(Родная Мова, №.3-4, б.67.У Вільні 1930.)

Й памежа, о, е і зубнымі ў мове беларускай(там жа, б.65).

Распадабненне шыпачых у мове беларускай (там жа Н.І-2, б.27).

Prispevky k dejinam beloruskeho jazyka na zaklade rukopisu "Al Kitab"  
 (Slavia, г.12, збіт 3-4, str.357.У Гразе 1933).

Беларускія мусульмане і беларуская літаратура арабскім пісьмом(Гадавік Беларускага Навуковага Т-ва, I., б.ІІ.У Вільні 1933).

Аптытанык да зьбірання дыялектных і некаторых агульных асаблівасцей беларускага (крыўіцкага) языка.У Вільні 1935.

Рэцензія Stang-a:Die westrussische Kanzleisprache des Grossfurstentums Litauen у Balticoslavica II, 1936.

Мова лісту Рыскае рады 1271-1280(Запісы Беларускага Навуковага Т-ва, I.У Вільні 1938).

Падручнік крыўіцкае(беларускае) мовы, граматыка, правапіс, ч. I-III.У Рэгіенсбурзе 1946.

Кароткі начырок гісторыі Крыўіч-Беларусі (Веда, 1951г., бб.33-56, 65-90, 97-108, 120 -146, з разюмэ ў мове ангельскай).

Этнографічны й гісторычны тэрыторыи й граніцы Беларусі. У Ню Ерку 1953.

Тое ж паангельску. У Ню Ерку 1953.

Некаторыя підаўніцкія тэрміны беларускія. У Ню Ерку 1953.  
Доля мовы беларускае (яе навонная гісторыя), з ангельскім разюмэ. У Ню Ерку 1954.

Kova rukapisu Al Kitab Kravickaha музею J.Luckieviča. У Ню Йорку 1954.

Моўная палітыка бальшавікоў у Беларускай ССР(Беларускі зборнік, кн.2, б.49.У Мюнхене 1955).

Савецкае хвалішванье гісторыі Беларусі. У Мюнхене I.956.

Зъ гісторыі Беларусі.У Мюнхене 1958.

Пскоўскі дыялект(Запісы, кн.І, б.І78.У Мюнхене 1962).

Хрышчонія ймены вялікалітоўскія(беларускія). Запісы, кн.2, б.95.У Мюнхене 1963.

Друкары Іван Хведаровіч Рагаза а Пётра Мсыцілавец.У Ню Ерку 1969.